



2 ЛІСТАПАДА 2010 г.
АЎТОРАК
№ 214
(26822)

Кошт 650 рублёў

ВЫДАЁЦЦА 3 9 ЖНІўНЯ 1917 г.

ЗВЯЗДА

Б Е Л А Р У С К А Я Г А З Е Т А

АЛЯКСАНДР ЛУКАШЭНКА ЗАПАТРАБАВАЎ БОЛЬШ АКТЫЎНА РАЗВІВАЦЬ АГРАТУРЫЗМ І НЕ СТВАРАЦЬ ПЕРАШКОД ПАТЭНЦЫЯЛЬНЫМ ІНВЕСТАРАМ

Гэта патрабаванне ён агучыў 30 кастрычніка, наведваючы агра-турыстычны комплекс «Фермерская гаспадарка «Белавежтур» у Пружанскім раёне.

«Пакуль не позна, трэба своечасова, абдумаўшыся, як у свой час у сельскай гаспадарцы, развіваць агратурызм», — падкрэсліў кіраўнік дзяржавы. Пры гэтым Аляксандр Лукашэнка звярнуў асабліваю ўвагу на тое, што інвестарам, якія прыходзяць у гэты бізнэс, нельга ствараць штучны перашкод, Расійскі прадпрымальнік ураджэнца вёскі Клятное Мікалай Бурнос, за кошт якога тут і пабудавана фермерская гаспадарка, расказаў кіраўніку дзяржавы, што ёсць некаторыя праблемы па ўгадненні праектаў з уладамі. Аляксандр Лукашэнка прыняў бок інвестара і строга ўказаў чыноўнікам на недапушчэнне такога ў будучым. «Што тут за праблема? Чалавек добраўпарадкаваў, райскі куток зрабіў, не, абавязкова яму трэба стварыць якія-небудзь праблемы! — сказаў Прэзідэнт. — Якіх вы суды інвестару будзеце прыцягваць, калі будзеце усё валаціць?!»

Аляксандр Лукашэнка лічыць, што ад развіцця турыстычнай галіны можна атрымаць вялікі прыбытак. Як далейшы Прэзідэнту міністр спорту і турызму Алег Качан, за 5 гадоў экспарт турыстычных паслуг у Беларусь павялічыўся ў 10 разоў. У мінулым годзе наступленні ад міжнароднага турызму павялічыліся на 1 працэнт. Паводле яго слоў, гэта нямнога, але, галоўнае, што ўдалося не дапусціць спаду, як гэта адбылося ў суседніх краінах. «Агратурызмам трэба займацца, гэта велімі вялікі грошы», — падкрэсліў кіраўнік дзяржавы.

Аляксандр Лукашэнка ў той жа час лічыць, што дзяржаве таксама неабходна ствараць адпаведную інфраструктуру ў месцах, куды ў будучым можна прыцягваць турыстаў. «Калі мы створым умовы, значыць, будзе вынік. І не трэба спадзявацца, што прыйдуць інвестары. Самім трэба думаць, як ствараць тут інфраструктуру. Прыйдуць інвестары — дзякуй ім, мы павінны іх прымаць сардэчна», — сказаў ён.

Прадпрымальнік Мікалай Бурнос у сваёй роднай вёсцы Клятное стварыў цэлы турыстычны комплекс. Тут пабудавана гасцініца на 36 месцаў, 8 гасцявых домаў, кафэ, будуюцца лазня, саўна і басейн, а таксама спорткомплекс. У будучым з'явіцца яшчэ адна гасцініца на 100 месцаў. Як адзначыў сам бізнэсмен, сюды на адпачынак прыязджае велімі шмат турыстаў. Кіраўнік дзяржавы прапанаваў прадпрымальніку браць новыя участкі зямлі і будаваць там турыстычныя комплексы, калі гэта такі выгадны бізнэс, запрашаць сюды такіх жа беларусаў-бізнэсменаў. «Няхай едуць, будуць. Будзе канкуренцыя, будзе змяняцца цана».

Прыцягненню большай колькасці замежных турыстаў у рэгіён Белавежскай пушчы можа таксама дапамагчы арганізацыя рэгулярных міжнародных рэйсаў у брасцім аэрапорце. Адпаведнае даручэнне, наведваючы агратурыстычны комплекс, даў Аляксандр Лукашэнка.

«Расшэне прынята — займайцеся. Але праз год каб ляталі, — сказаў кіраўнік дзяржавы. — Добры аэрапорт, добрае месца. Калі трэба, адрамантуйце ўзлётна-пасадачную паласу».

Аляксандр Лукашэнка таксама звярнуў увагу чыноўніку на пытанні экалогіі: развіваць турызм трэба так, каб не нашкодзіць навакольнаму асяроддзю. «Мы так закруцім гайкі на экалогіі, што ў кожнага косці будучы трашчаць», — папярэдзіў ён, даручыўшы прывесці ў парадак усе землі. Аляксандр Лукашэнка таксама адзначыў, што па перымтры Белавежскай пушчы павінны быць ідэальны парадка. Акрамя таго, у абарот неабходна вярнуць усе добрыя ў сельскагаспадарчым плане землі.

СТАР.2

«ЗАЛАТЫЯ ПАДКОВЫ»



Фота Аляксандра Кірэўскага

У Глыбоцкім раёне адно з сельгасвытворчых прадпрыемстваў носіць назву «Залатая падкова». Тут гадуець элітных коней. Табун, які даглядае Генадзь ГУБСКІ (на фотаздымку), налічвае 44 галавы. У табуне шмат коней чорна-белай і карычнева-белай афарбоўкі.

Выбары-2010

ЗДАДЗЕНЬЯ ЯШЧЭ НЕ ЗНАЧЫЦЬ ПАЗЫРАНЫЯ

На працягу месяца за подпісамі выбаршчыкаў хадзілі па дамах і ставілі на вуліцах. Пкеты з з'явіліся сям-там як грыбы пасля дожджу. І гараджане актыўна распісаліся ў падтрымку смельцаў, якія наважыліся заняць прэзідэнцкі пост. Тым не менш, былі сярэд прэзідэнтаў і тыя, хто адмовіўся збіраць падпісны ўраджай. Пра свайго сыход загадаў праінфармаваў выканаўца Сяргея Гайдукевіча, Юры Глушкоў і Сяргей Рыжко. Па сутнасці тэ ж самае, толькі на іншы манер, зрабілі пазней яшчэ трое прэзідэнтаў. Для Сяргея Іванова, Івана Кулікова і Пятра Барысава грыбы месяц скончыліся пустым кошыкам: яны папросту не падалі падпісныя лісты ў райвыбаркі. Карма гэта ці не, аднак яны ішлі адзін за адным у спісе рэгістрацыі іх ініцыятыўных груп Цэнтрвыбаркам (пад нумарамі 13, 14 і 15 адпаведна — вось і не вер пасля гэтага ў магію лічбаў). Так выбарчая кампанія страціла шасціраўны ўдзелнікі. Якім ураджам могучы пахваліцца астатнія 11 кандыдатаў у кандыдаты?

Кандыдацкі максімум — у дзейнага Прэзідэнта Аляксандра Лукашэнка: каля 1 113 тыс. подпісаў. Наступны вынік у дзячу культуры Уладзіміра Някляева — прыблізна 162 тыс. Паступіла ў ЦВК таксама недзе 150 тыс. расчыраў у падтрымку палітычна аглядалніка газеты «Народная воля» Андрэя Саннікава. Амаль 129 тыс. запісаў у падпісных лістах, здадзеных Яраславам Раманчуком, выканаўчым дырэктарам аналітычнага цэнтру «Стратэжыя», наменікам старшыні АГП. Намногім менш у актыве старшыні Савета Асацыяцыі малага і сярэдняга прадпрымальніцтва Віктара Цярэшчанкі — у раёне 122, 5 тыс. Ініцыятыўная група Аляксея Міхалевіча, юрысцонсульта «Агенцыя перакладаў і юрыдычных паслуг Міхалевіча», унесла ў падпісныя лісты 120 531 пазіцыю. Амаль што 118 тыс. аўтографу ў распадзержні пенсіянера Мікалая Статкевіча. У падтрымку Дамітрыя Уса, дырэктара ТДА «Трыўнім», заўялена прыблізна 111 тыс. подпісаў. Адметны вынік у індывідуальнага прадпрымальніка Уладзіміра Правальскага — каля 109 тыс. — прычым не столькі матэматыкай, колькі... геаграфія. Усе подпісы сабраны не проста на тэрыторыі аднаго горада, але і на тэрыторыі аднаго раёна. Больш як 107 тыс. грамадзян падтрымалі сваім роспісам члена БНФ Рыгора Кастусёва, наменіка генеральнага дырэктара Асвейскай будаўнічай кампаніі. Больш за 105 тыс. прасвіхаў значныца ў падпісных лістах за вылучэнне Віталія Рышавіча, наменіка старшыні РГА «Хрысціянская дэлегацыя ініцыятыў».

Пра колькасць здадзеных подпісаў расказала журналістам старшыня ЦВК Лідзія ЯРМОШЫНА. Менавіта здадзеных. Бо назваць іх «сабраннымі» ў галоўнага айчыннага спецыяліста па выбарах, паводле яе ўласнага выраза, «язык не паварочваецца». Занадта шмат, маўляў, памылак ужо кідаецца ў вочы.

— У некаторых кандыдатаў праўдзержня нават не самі падпісныя лісты, а скарэкапіі, што, вядома, законам не прадулгеджана. Каб вылучыцца, трэба падаць сапраўдныя подпісы выбаршчыкаў. Аднак і пры такім крытычным першым поглядзе Цэнтрвыбаркам не робіць прагнозу, якія адсякалі б тыя ці іншыя прэзідэнтаў. Як і не раскрывае імяны тых, хто «праштрафіраваў». Там лічба за лепшае... пацачка. Усё высветліцца 8 лістапада — у апошні дзень праверкі подпісаў райвыбаркамі. Свае працяком яны пададуць у абласныя і мінскі гарадскі выбаркам.

СТАР.2

АПАВЯШЧАЛЬНІКІ СПРАЦАВАЛІ, АЛЕ ДЗЕЦІ ЗАГІНУЛІ

Тры маленькія дзяткіны, Даша, Наташа і Аліна (старэйшая — пяць, а малодшая два гады) загінулі ў сваім доме ў вёсцы Камаровічы, калі засталіся там адны.

Як расказаў наменік старшыні Петрыкаўскага райвыканкама Віталь Пілер, сам я быў на ўліку ў сельсаветае. Аднак апошнім часам у цагляным доме, выдзеленым мясцовай гаспадаркай, стала больш утульна: былі паклеены новыя шпалеры, 27-гадовая гаспадыня ўладкавалася на працу дзяржаўнага КСУП «Камаровічы» Петрыкаўскага раёна, хоць яшчэ была ў водлужку на доглядзе дзіцяці. У нядзелю бацькі шматдзетнай сям'і знаходзіліся ў суседзях: яны аказвалі дапамогу пры пахаванні. Трагедыя адбылася прыкладна ў 19 гадзін. У прас-службе Гомельскага абласнога ўпраўлення МНС гавораць, што пакуль высвятляецца, ад чаго адбылося ўзгаранне. Разглядаецца ў тым ліку версія дзіцячага свавольства з агнём. У пакоях спрацавалі два з трох апавяшчальнікаў — у тым ліку там, дзе былі дзеці. Пажаў патушылі суседзі яшчэ да прыбыцця падраздзяленняў МНС. Яны ж вынеслі з дома цэлы трох дзяткінак без прыкмет жыцця. У сям'і засталася яшчэ двое старэйшых дзяткі (9 і 7 гадоў). Яны на момант трагедыі знаходзіліся з бабуйай.

Ірына АСТАШКЕВІЧ.

ПЕРАКУЛІЛАСЯ «ХУТКАЯ»

Здарэнне, паведамілі карэспандэнту «Звязды» ў адзеле па агітацыі і прапагандзе ДАІ ГУУС Мінгарвыканкама, мела месца ў мінулую суботу на сталічнай кругавой развязцы праспекта Ракасоўскага і Ванеева, дзе сутыкнуліся машына хуткай медыцынскай дапамогі «Газель» і БМВ.

ДТЗ адбылося каля паловы чацвёртай раніцы. Між іншым, «хуткая» везла хворую жанчыну і ехала па галоўнай дарозе, а 22-гадовая кіроўца БМВ, які не адмаўляе сваёй памылкі, не прапусціў машыну. Пасля сутыкнення машына медыцынскай дапамогі перакулілася. На шчасце, у гэтым здарэнні ніхто моцна не пацярпеў: нязначныя ўдары атрымалі толькі два фельчары і санітарка, якія ехалі ў «Газель».

Ігар ГРЫШЫН.

ЗАГІНУЎ ПАД ЦЮКОМ САЛОМЫ

На ферме КУСП «Маладая гвардыя», якая знаходзіцца каля в. Чэрні Брэсцкага раёна, смяротную траўму атрымаў мясцовы жыхар — рабочы прадпрыемства. Падчас пагрузкі саломы на чалавека са сцірты ўпаў цюк.

Сымон СЫВУНОВІЧ.

Опiне-марафон

АТЭСТАЦЫЯ, БЯСПЕКА, СУМЯШЧЭННЕ

Бліжэйшым часам Міністэрства працы і сацыяльнай абароны наладзіць чарговы «опiне-марафон», прысвечаны найбольш актуальным пытанням у галіне працы і сацыяльнай абароны.

Як паведаміла прас-саркатар міністэрства Варвара Александровіч, «опiне-марафон» пройдзе ў некалькі этапаў. У прыватнасці, на першым з іх, 9 лістапада з 11.00 да 12.30, спецыялісты Міністэрства працы і сацыяльнай абароны маюць намер адказаць на ўсе пытанні па тэме «Актуальныя пытанні правядзення атэстацыі працоўных месцаў па ўмовах працы і прадастаўлення кампенсацыі за работу з асаблівымі ўмовамі працы». На другім этапе, з 11.00 да 12.30 10 лістапада, інтэрактыўная канферэнцыя будзе прысвечаная тэме арганізацыі працы па сумішчальніцтве і сумішчэнні прафесій. А на трэцім этапе, 11 лістапада зноў жа з 11.00 да 12.30, можна даведацца пра ўсё, што датычыцца заканадаўства аб ахове працы і практыкі яго прымянення.

Пры гэтым, зазначыла Варвара Александровіч, у вызначаны час кожны можа задаць любое пытанне па тэмах спецыялістам міністэрства праз сайт www.mlnrud.gov.by (раздзел «Інтэрактыўны прас-канферэнцыя»). Адказы будуць з'явіцца зноў жа на гэтым сайце.

Сяргей ГРЫБ.

БЕЛАРУСЬ НАРОШЧВАЕ ГАНДАЛЬ ТАВАРАМІ

У прыватнасці, паводле апошніх звестак Нацыянальнага статыстычнага камітэта, па выніках студзеня—верасня аб'ём знешняга гандлю таварамі павялічыўся на 17,1 працэнта ў параўнанні з аналагічным летнім перыядам да 41 мільярда 61,8 мільёна долараў. Што датычыцца адмоўнага сальда знешняга гандлю таварамі, то яно склалася па выніках дзевяці месяцаў гэтага года 5 мільярдаў 982,6 мільёна долараў.

Экспарт краіны за дзевяць месяцаў узрос на 16,8 працэнта да 17 мільярдаў 539,6 мільёна долараў, імпарт павялічыўся на 17,3 працэнта да 23 мільярдаў 522,2 мільёна. Аб'ём знешняга гандлю таварамі з краінамі Садружжасці узрос на 22,4 працэнта да 23 мільярдаў 681 мільёна долараў, з краінамі далёкага замежжа — на 10,6 працэнта да 17 мільярдаў 380,8 мільёна. Прычым экспарт Беларусі ў краіны СНД узрос на 47,5 працэнта да 9 мільярдаў 654,9 мільёна долараў, а імпарт усяго на 9,5 працэнта да 14 мільярдаў 26,1 мільёна долараў. Знешнегандлёвы абарот Беларусі з Расіяй павялічыўся на 17,9 працэнта да 19 мільярдаў 438,8 мільёна долараў, экспарт у РФ узрос на 48,6 працэнта да 7 мільярдаў 18,7 мільёна долараў, імпарт — на 5,6 працэнта да 12 мільярдаў 420,1 мільёна долараў. Істотна павялічыўся, больш як удвая, гандаль таварамі Беларусі з Казахстанам — да 596,8 мільёна долараў. Экспарт беларускіх тавараў у гэтую краіну узрос на 51,8 працэнта да 357,6 мільёна долараў, а імпарт — у 4,6 раза да 239,2 мільёна.

Ігар ГРЫШЫН.

ТРАГЕДЫЯ «ПІНСКДРЭВА»: КОЛЬКАСЦЬ ЗАГІНУЛЫХ ДАСЯГНУЛА 14 ЧАЛАВЕК

Пасля таго, як у інтэрнэт-паведамленнях з'явілася лічба 14, пазтэлефнаваў старшыні Пінскага гарадскога Савета дэпутатаў Ніне КАХНОВІЧ.

— На жаль, лічба сапраўдная, — сказала Ніна Іванаўна. — Вялікае гора прыйшло ў наш горад. Усе семі загінулых, пацярпелых маюць патрэбу ў падтрымцы і спачуванні...

Ніна Іванаўна з першага дня, нават з першай гадзіны пасля аварыі працуе з роднымі тых, хто пацярпеў і загінуў. Паводле яе слоў, бывала ва ўсіх сям'ях, у некаторых — не раз. — Асобныя праблемы, — сказала старшыня гарадскога Савета, — якія мы можам вырашаць на сваім узроўні, вырашаем па ходу. Напрыклад, некаторых членаў сям'яў уладкоўваем і пераводзім на іншую работу па іх жаданні, вырашаем пытанні з практыкай бліжэй да дому студэнтаў і навучэнцаў. Такіх просьбаў-пажаданняў набіраецца ў кожнай сям'і.

Наконт парадку і памераў выплат пакуль што пытанне адкрытае. У некаторых ёсць, напрыклад, крэдыты за жыллі. Пакуль яны проста замарожаныя ў банках, каб не расла запавязчанасць. А потым, хутчэй за ўсё, кожнаму будзе выплачана аднолькавая сума, каб семі маглі распарадзіцца ёй: патраціць на пагашэнне крэдытаў, на вучобу дзяцей альбо яшчэ на якія-небудзь патрэбы.

— У горы і смутку людзям стараемся падтрымліваць, як можам. У асноўным жа загінулі маладыя і здаровыя людзі, — працягвае Ніна Кахновіч. — Сярэд ахвяраў аварыі ёсць 24-гадовая дзяткіна. Выпускніца сталічнай ВНУ, малады спецыяліст. Пахавал я ў мінулую суботу на радзіме ў вёсцы Хомск Драгічынскага раёна.

Святлана ЯСКЕВІЧ.

АУКЦИОНЫ ПО ПРОДАЖЕ КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ
WWW.RLT.BY

Государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций и приватизации» (организатор аукциона) по поручению Комиссии по работе с имуществом, обращенным в доход государства при Стародорожском райисполкоме (продавец), проводит повторный открытый аукцион по продаже расположенных в довод государства объектов недвижимого имущества, обремененных по адресу: Минская обл., Стародорожский р-н, г. Старые Дороги, ул. Калинина, д. 2, в составе:

- Лот № 1: швейный цех (инв. № 645/С-297), об. пл. 642,1 кв.м.
- Начальная цена (сниж. на 20 %) – 192 279 072 бел. руб.
- Лот № 2: одеяльный цех (инв. № 645/С-4833), об. пл. 356 кв.м.
- Начальная цена – 73 625 180 бел. руб.
- Задаток 10 % от начальной цены.

Подробнее извещение опубликовано в газете «Звезда» от 15.09.2010.

Аукцион состоится 16.11.2010 в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, каб. 324. Заявления на участие и необходимые документы принимаются по 15.11.2010 до 17.00 по указанному адресу.
Тел.: (8017) 224 61 34, 500 47 12.

НОВАЯ УСЛУГА
БЕЛПОШТА
РУП «Белпочта» предлагает отечественным производителям разместить информацию о товарах в каталоге товаров белорусских производителей.

Сеть отделений почтовой связи, в которых будут размещены каталоги и реализованы товары, составляет более 3700 отделений почтовой связи по всей Республике Беларусь.

Покупатель имеет возможность оформить заказ на товар из каталога в любом отделении почтовой связи РУП «Белпочта». Сформированный заказ на товар производитель направляет почтовым отправлением с наложенным платежом по адресу, указанному покупателем.

При получении почтового отправления с товаром покупатель оплачивает сумму наложенного платежа (стоимость товара) и пересылку перевода наложенного платежа.

Сумма денежного перевода перечисляется на расчетный счет производителя.

По вопросу предоставления услуги, Вы можете получить консультацию по телефону: (017) 227-60-64; (017) 227-30-55. Ждем Вас в отделениях почтовой связи!

Приглашаем белорусских производителей к сотрудничеству!

Дополнительную информацию Вы можете получить по телефону 8 017 222 72 07

Курс валют
USD 30,7738
100 UAH 38,7092
1000 BYR 10,2171
EUR 42,9848

Курс валют
USD 30,7738
100 UAH 38,7092
1000 BYR 10,2171
EUR 42,9848

Прямая линия
ЯК ДАПАМАГЧЫ ХВОРЫМ СУСТАВАМ?
Захворванні суставаў сёння настолькі распаўсюджаныя, што іх можна лічыць адной з прыкмет часу. Сярэд іх ролю лідара займае астрапароз. Ад чаго ён узнікае? Якія сімптомы гэтага захворвання? Як яго лячыць і ў чым заключаецца прафілактыка хваробы?
Пра гэта мы пагаворым на чарговай «прамой лініі». У ёй возьме ўдзел кіраўнік Распубліканскага цэнтру метабалічных астапатыі і астапарозу, дацэнт, кандыдат медыцынскіх навук Ала Пятроўна Шапалькевіч.
«Прямая лінія» адбудзецца 5 лістапада ў пятніцу з 15.00 да 16.00 па нумарах: 8 (017) 292 38 92 і 292 38 21. Папярэднія пытанні можна пакінуць па нумарах: 8 (017) 287 18 29 і 287 18 36.

БЕЛИНВЕСТБАНК
Открытое акционерное общество «Белорусский банк развития и реконструкции» сообщает, что 15 ноября 2010 года в помещении Центрального банка по адресу: г. Минск, пр. Машерова, 29 в 11.00 часов проводится внеочередное общее собрание акционеров банка в заочной форме.
В повестку дня внеочередного общего собрания акционеров банка (далее – Собрание) внесены следующие вопросы:
1. О процедурных вопросах.
2. Об оказании безвозмездной (спонсорской) помощи.
Дата формирования реестра владельцев акций, на основании которого составляется список лиц, имеющих право на участие в Собрании, – 1 ноября 2010 года.
Бюллетени для заочного голосования, иную информацию о проведении Собрания лица, имеющие право на участие в нем, могут получить под роспись при обращении в банк по адресу: 220002, г. Минск, пр. Машерова, 29, а также в его филиалы по месту учета акций до 9 ноября 2010 года.
Окончательная дата представления заполненных бюллетеней для заочного голосования – 12 ноября 2010 года.
Телефоны для справок: (8 017) 239 01 42, 239 02 87.
www.belinvestbank.by
Открытое акционерное общество «Белорусский банк развития и реконструкции» «Белинвестбанк». Лицензия на осуществление банковской деятельности Национального банка Республики Беларусь № 3 от 27.10.2006. УНП 807000028.

АУКЦИОНЫ ПО ПРОДАЖЕ КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ
WWW.RLT.BY

Государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций и приватизации» (организатор аукциона) по поручению ОАО «БАТЭ» (продавец) проводит открытый аукцион по продаже здания склада литья «Кристалл» (инв. № 610/С-38003), об. пл. 192,9 кв.м, расположенного по адресу: г. Борисов, ул. Даумана, д. 795.

Начальная цена с НДС – 1 319 278 147 бел. руб.
Площадь земельного участка – 0,4074 га.
Задаток в сумме 50 000 000 бел. руб. перечисляется на р/с № 3012020200010 в Октябрьском отделении ОАО «БПС-Банк», МФО 153001357, УНП 690324015 Государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций и приватизации».

Договор купли-продажи должен быть подписан в течение 15 дней после проведения аукциона. Оплата за объект производится в течение 30 (тридцати) банковских дней со дня проведения аукциона, если иное не предусмотрено договором купли-продажи.

Порядок проведения аукциона оговорен в условиях его проведения.

Аукцион состоится 02.12.2010 в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, каб. 324. Заявления на участие и необходимые документы принимаются по 01.12.2010 до 17.00 по указанному адресу.
Тел.: (8017) 224 61 34, 500 47 12.

АУКЦИОНЫ ПО ПРОДАЖЕ КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ
WWW.RLT.BY

Государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций и приватизации» (организатор аукциона) по поручению ОАО «Белсторматериалы» (продавец) проводит очередной открытый аукцион по продаже зданий и сооружений производственного участка, расположенного по адресу: г. Смолевичи, ул. Торговая, 20а, в составе здания вспомогательного корпуса, об. пл. 942,3 кв.м; объектов незавершенного строительства: складской корпус (готовность 75%), об. пл. 6246 кв.м; административно-бытовой корпус (готовность 72%), об. пл. 635,7 кв.м; склад ГСМ (готовность 85%), об. пл. 33,8 кв.м, контрольно-проездной пункт (3х3 м); канализационная насосная станция; очистные сооружения дождевых вод; проекторная машина (2 ед.); резервуары запаса воды (3 ед.); железная дорога (протяж. 1268,71 п.м.); ворота металлические; осветительные ж/б столбы (18 ед.); ограждение территории (275 бетонных плит); открытый склад под козловым краном (бетон. плетение); внутриплощадочные сети; внеплощадочные сети, а также оборудования.

Начальная цена с НДС (снижена на 45%) – 4 492 127 812 бел. руб.
Площадь земельного участка 9,2953 га.
Задаток в сумме 20 000 000 бел. руб. перечисляется на р/с № 3012020200010 в Октябрьском отделении ОАО «БПС-Банк», МФО 153001357, УНП 690324015 Государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций и приватизации».

Договор купли-продажи должен быть подписан в течение 5 дней после проведения аукциона. Оплата за объект производится в следующем порядке: в течение 20 дней с даты проведения аукциона оплачивается 50 % стоимости, оставшаяся сумма выплачивается в соответствии с договором купли-продажи.

Порядок проведения аукциона оговорен в условиях его проведения. Подробнее извещение опубликовано в газете «Звезда» от 23.12.2009.

Аукцион состоится 09.11.2010 в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, каб. 324. Заявления на участие и необходимые документы принимаются по 08.11.2010 до 17.00 по указанному адресу.
Тел.: (8017) 224 61 34, 500 47 12.

Аляксандр Лукашэнка павіншаваў народнага мастака Беларусі Льва Гумілеўскага з 80-годдзем

Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка 31 кастрычніка павіншаваў народнага мастака Беларусі Льва Гумілеўскага з 80-годдзем.

«Сваёй шматграннай дзейнасцю Вы ўнеслі значны ўклад у развіццё айчынай культуры. Дзякуючы Вашаму непаўторнаму таленту і штодзённаму творчаму пошуку нарадзіліся спраўдныя шэдэўры манументальнага мастацтва, якія ўпрыгожваюць плошчы, паркі, музеі не толькі Беларусі, але і замежных гарадоў», — адзначаеца ў віншаванні.

«Ваша натхнёнае служэнне выбранай прафесіі, патрыятызм і грамадзянская адказнасць выклікаюць шчырую павагу і ўдзячнасць», — падкрэсліў Прэзідэнт.

Аляксандр Лукашэнка пажадаў юбіляру здароўя, натхнення, шчасця і дабрабыту.

Прэс-служба Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь.

ХРОНІКА АПОШНІХ ПАДЗЕЙ

ДЭФІЦЫТ ЖЫЛЛЯ Ў РАСІІ СКЛАЎ 1,57 МІЛЯРДА «КВАДРАТАў»

Агульная патрэба насельніцтва Расіі ў жыллі складае 1,57 мільярда квадратных метраў. Пра гэта паведаміў намеснік генеральнага дырэктара Федэральнага фонду садаёйнічання развіцця жылывага будаўніцтва Сяргей Кузнячоў.

Паводле яго слоў, для задавальнення гэтай патрэбы неабходна павялічыць жыллёвы фонд на 46 працэнтаў. Кузнячоў таксама адзначаў, што жылывая праблема ў той ці іншай ступені стаіць перад 60 працэнтамі расійскіх сем’яў. Для 32 працэнтаў сем’яў яна стаіць даволі востра і патрабуе вырашэння ў найбліжэйшыя тры гады.

УЗРОВЕНЬ БЕСПРАЦОЎА Ў ЕўРАЗОНЕ ДАСЯГНУЎ РЕКОРДНЫХ 10,1%

Узровень беспрацоўя ў 16 краінах еўразоны вырас у верасні 2010 года да 10,1% (у верасні 2009 года — 9,8%, у жніўні 2010 — 10%). Гэта рэкордны паказчык для зоны еўра з моманту яго стварэння ў 1999 годзе.

Паводле звестак Еўрастата, беспрацоўе ў 27 краінах ЕС у верасні 2010 года склала 9,6% (у верасні 2009 года — 9,3%), застаўшыся на ўзроўні жніўня 2010 года. У 27 краінах ЕС у верасні 2010 года былі беспрацоўнымі 23,109 млн мужчын і жанчын, з іх — 15,917 млн у зоне еўра. Колькасць беспрацоўных у параўнанні са жніўнем 2010 года вырасла на 71 тыс. чалавек (на 67 тыс. чалавек — у зоне еўра). У параўнанні з вераснем 2009 года колькасць беспрацоўных павялічылася на 0,656 млн чалавек (у зоне еўра — на 0,424 млн).

Самыя нізкія паказчыкі беспрацоўя сярод дзяржаў — членаў ЕС былі зафіксаваныя ў Нідэрландах (4,4%) і Аўстрыі (4,5%), а самыя высокія — у Іспаніі (20,8%), Латвіі (19,4% у другім квартале 2010 года), Эстоніі (18,6% у другім квартале 2010 года) і Літве (18,2% у другім квартале 2010 года).

ЕўРАКАМІСІЯ ВЫСТУПІЛА СУПРАЦЬ ГАЗАВАГА КАНТРАКТА РАСІІ І ПОЛЬШЧЫ

Еўрапейская камісія можа падаць на Польшчу ў Еўрапейскі суд за дагавор паміж Варшавай і Масквой па пастаянках расійскага газу ў Польшчу, піша польская газета Warsaw Business Journal. У Еўракамісіі ўпаўнёўняю, што дагавор, які прадугледжвае павелічэнне імпарту расійскага газу, парушае антыманопольныя законы ЕС. Расія і Польшча заўяўляюць, што дагавор укладваецца ў патрабаванні Еўрасаюза.

«Еўрапейская камісія настойвае на тым, каб дамоўленасць паміж Расіяй і Польшчай была прыведзена ў адпаведнасць правілам ЕС пра разаб’ядненне, інакш адносіны Польшчы з Еўракамісіяй могуць пацярпець», — гаворыцца ў паведамленні.

Польшча абрала Расію як асцяжна магчымага пастаўшчыка газу ў сярэднятэрміновай перспектыве, у той час, як Еўрасаюз выступае супраць расійскай энергетычнай манополіі, піша газета.

У ІНДЫІ ЗЛАВІЛІ БАНДУ КАНТРАБАНДЫСТАЎ СЛАНОЎ

Паліцыя Індыі затрымала пяць чалавек па падарэзні ў кантрабандзе сланцоў, паведаміла 1 лістапада MSNBC. Канфіскаваныя паліцэйскія дакументы сведчаць пра тое, што за апошнія пяць гадоў буда нелегальна перавезла з паўночна-ўсходняга штата Асам у іншыя раёны Індыі не менш за 92 сланы.

Падчас аперацый, якія праводзілася ў нядзелю, 31 кастрычніка, у падарэзваных былі канфіскаваныя тры дзікія сланы. Яі адзначае MSNBC, гандаль сланамі ў Індыі забаронены, і нават атрыманне дазволу на транспартаванне хатняга слана з аднаго штата ў іншы спалучана са шматлікімі бюракратычнымі цяжкасцямі. Тым не менш, кантрабанда сланоў у краіне працягтае. Уладанне сланом з’яўляецца паказчыкам высокага становішча ў грамадстве, таму многія багацей Індыі імкнуцца займаць спана.

ЗДАДЗЕННЫЯ ЯШЧЭ НЕ ЗНАЧЫЦЬ ПАЗЫРАНЫЯ

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)
Як будучы праверач? Перш-наперш адбракуюць тых падпісы, што не падлягаюць праверцы: выключаныя самімі зборшчыкамі або пакінутыя грамадзянамі, якія працяваюць на тэрыторыі іншага раёна, ці паддзянення не ў арыгінале, а скапіраваныя… Далей для праверкі па кожным раёне возьмуць 20 адсоткаў подпісаў. Калі там апынецца больш за 15 адсоткаў несапраўдных, возьмуць яшчэ 15 адсоткаў. Калі ў выніку дзюх праверак больш за 15 адсоткаў несапраўдных подпісаў, то ўсе подпісы, сабраныя на тэрыторыі раёна, не ўлічваюцца.

Можа, тыя, хто працягне барацьбу за званне кандыдата, і паменшае, але… пастаўленага рэкорду ўжо нішто не адніме. Такой вялікай колькасці прэтэндэнтаў, паводле слоў старшын ЦВК, не было яшчэ за ўсю гісторыю прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі. Яна згадвае, што ў 1994 годзе больш за 100 тыс. подпісаў змэлі сабраць сямябра (зараз істравалі тады шасцёрны). Да сённяшняга дня гэта быў максімум.

Не выключана, што сёлетя будзе пабыць рэкорд не толькі па колькасці прэтэндэнтаў, але і па ліку кандыдатаў.
— Усё можа быць, — не выключаче рэкордаў на наступным этапе кіраўнік Цэнтрвыбаркама. — Аднак я хацела б падкрэсліць, што падыход будзе найперш законны. Ніхто не будзе несправядліва ў нечым абвінавачаны, але і з’акрываць вочы на падман мы таксама не будзем. Усё будзе праверяцца ў рамках закона.

А лічыльшчыкі хто?
У апошні дзень кастрычніка завяршылася вылучэнне прадстаўнікоў ў склад традыцыйна самых папулярных — участковых — выбаркамаў. На месцы ў 6346 камісіях і права ўдзельнічаць у падліку галасоў прэтэндэне амаль 84 тыс. чалавек. Больш за ўсё патэнцыйныя «лічыльшчыкаў» вылучана грамадзянамі шляхам падачы заяваў: 41,5 адсотка. Найменшая «дэлегацыя» ў участковых калектываў — 19,4 адсотка. Залатая сярэдзіна, адпаведна, — партыі і грамадскія аб’яднанні: 39,1 адсотка. Якія структуры праявілі найбольшую актыўнасць? З грамадскіх аб’яднанняў нічога незвычайнага: ФПБ, «Белая Русь» і Беларускі саюз жанчын — тройка лідараў.

— Сярод партый больш за ўсё прадстаўнікоў вылучыла КПБ — 700 чалавек. На другім месцы — АГП, 505 прадстаўнікоў. На трэцім — Рэспубліканская партыя працы і справядлівасці: 468. Самае дзіўнае, — усяго структуры АБСЕ плануюць скіраваць у Беларусь каля 40 дзюг-тэрміновых 1400 кароткатэрміновых назіральных камісій. Прычым апошнія, якія чакаеца, будучыя весці маніторынг не толькі на працягу двюх дзён, як гэта звычайна робіцца, а ўвесь час, асааедзены для датэрміновага галасавання.

Паводле «неафіцыйнай, але сапраўднай» інфармацыі, якая ёсць у ЦВК, узначальці місію, можна сказаць, старшы з’яэмы для Беларусі — пасол Герт АРЭНС. Ён ужо двойчы кіраваў назіральнай місіяй АБСЕ ў Беларусі: на прэзідэнцкіх выбарах 2006 года і парламенцкіх 2008-га.

— Сярод партый больш за ўсё прадстаўнікоў вылучыла КПБ — 700 чалавек. На другім месцы — АГП, 505 прадстаўнікоў. На трэцім — Рэспубліканская партыя працы і справядлівасці: 468. Самае дзіўнае,

АЛЯКСАНДР ЛУКАШЭНКА ЗАПАТРАБАВАЎ БОЛЬШ АКТЫЎНА РАЗВІВАЦЬ АГРАТУРЫЗМ…

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

Другой тэмой работай паездкі кіраўніка дзяржавы ў Пружанскі раён стала будаўніцтва аб’язной дарогі вакол Нацыянальнага парку «Белавежская пушча». Аляксандр Лукашэнка запатрабаваў забяспечыць высокую якасць пры будаўніцтве як гэтай, так і іншых аўтадарог у рэспубліцы.

«Трэба, каб было дастаткова з’ездаў з дарогі каля вёсак і тых месцаў, дзе ў перспектыве магчыма развіццё прыдарожнага сервісу або агра турызму», — сказаў Аляксандр Лукашэнка. — Усё рабіце па-гаспадарску — без празмернасцяў, але каб было надзейна». Паводле яго слоў, «такім чынам мы будзем далей прыводзіць у парадак усю краіну».

Потым Аляксандр Лукашэнка накіраваўся ў аграгарадок «Жураўліны», дзе яму далажалі аб сацыяльных развіццях і добрааўрадкаванні гэтага і іншых аграгарадкаў Пружанскага раёна, а таксама аб эканамічным і сацыяльным развіцці ААТ «Жураўліна».

Гаворачы аб рэалізацыі праграмы па будаўніцтве ў Беларусі аграгарадкаў, Аляксандр Лукашэнка адзначыў, што яшчэ трэба будзе праверыць іх якасць. «Я хітка пачну вас варушыць на усю катушку. Таму што далажалі, што вы зрабілі 1,5 тыс. аграгарадкаў — усё падабувалі. А цяпер мы пачнем глядзець, ёсць жа стандарт будавання. Што там зроблена, ці усё зроблена», — сказаў Прэзідэнт, звяртаючыся да чыноўнікаў.

На заканчэнне Аляксандр Лукашэнка ўсклаў кветкі да помніка ахвярам фашызму, які ўзведзены на ўскраіне аграгарадка на месцы брацкай магілы расстраляных жыхароў вёскі. Як расказалі Прэзідэнту сведкі тых страшных падзей, фашысты на гэтым месцы расстралялі 182 чалавекі.

Пасля жалобнай чыромоніі Прэзідэнт пагутарыў з мясцовымі жыхарамі, пасля чаго па традыцыі аказаў на пытанні прадстаўнікоў СМЛ. На гэты раз журналісты цікавілі перспектывы прычтнення ў краіну інвестыцый, перадавыянага тэматыка, адносіны Беларусі з ЕС і меркаванні кіраўніку дзяржавы аб неабходнасці і магчымасці рэфармавання АБСЕ.

У прыватнасці, ў Прэзідэнта спыталі, ці плануецца ў Беларусь рабіць якія-небудзь новыя захады па паліцэйска-інвестыцыйнага клімату і ці можна чакаць у будучым годзе паступлення ў краіну новых інвестыцыйных патокаў, за выключэннем ужо вядомых кітайскіх сродкаў.

Прэзідэнт адзначыў, што кітайскі інвестыцыі, хоць і з’яўляюцца самымі буйнымі, не адзіныя ў Беларусі. Кіраўнік дзяржавы таксама падкрэсліў, што «інвестыцыйны інтэцыям не роўныя, глядзячы што хочам інвеставаць». «Так, заўтра мы можам атрымаць, напрыклад, мільярды пяць, можа, сем інвестыцый на прыватызачую калійнага камбіната, нафтаперапрацоўчай галіны — яшчэ мільярды пяць-сем. Але хіба нам патрэбны такія інвестыцыі? — адзначыў кіраўнік дзяржавы. — Трэба прывыкнуць да таго, што калі тхосьці нас крэдытуе, то гэта за зваротныя грошы, іх трэба вяртаць. Таму патрэбны акупныя праекты».

Гаворачы аб палітычнай кампаніі, што праходзіць ў Беларусі, Аляксандр Лукашэнка адзначыў, што для яго не важна, колькі кандыдатаў будзе змагацца за прэзідэнцкую пасаду. «Мне усё роўна: будзе іх 17 або ў альтэрнатыўе будзе адзін, ці двое. Калі яны сапраўдныя палітыкі, яны змагацца будуць. Калі яны ніякія — хутэй за ўсё, пабяжача ўстапуць у адкрытую палітычную бойку», — сказаў кіраўнік дзяржавы. Пры гэтым ён дадаў, што «бойкі не будзе, мы будзем вельмі дастойна сябе паводзіць».

Аляксандр Лукашэнка расказаў, што ў яго не было часу, каб сур’ёзна заняцца перадавыбарнай кампаніяй. «Я нават, шчыра кажучы, не ведаю, колькі сабрана ў мяне подпісаў», — сказаў ён. Паводле слоў Прэзідэнта, на мінулым тыдні было сабрана ўжо 1 млн 300 тыс. з улікам розных памылкаў і недахопаў у выніку іх магчыма, застаецца менш.

Аляксандр Лукашэнка падкрэсліў, што не з’бярэцца весці ніякай палітычнай агітацыі і прапаганды, а будзе спакойна працаваць так, як і рабіў да гэтага часу. «Як прашую цяпер, так і буду працаваць», — адзначыў Прэзідэнт. — Што я буду вам гаварыць пра сябе? Вы выдатна ведаеце, як я працаваў, як буду працаваць. Вы, нават не чытаючы праграмы, ведаеце, што я буду рабіць. Таму што я ўжо ўсё расказаў».

Кіраўнік дзяржавы адзначыў, што разгледжаны ўжо ўсе напрамкі і вызначана, як мы будзем працаваць у новай паліцэіцы. Да тага ж на Усебеларускім народным сходзе будзе зацверджаны плагядовы план развіцця краіны. Паводле слоў Прэзідэнта, за гэта таксама крытыкуюць дзейную ўладу. «Ах, плануюць. Так, плануем. Але мы адкрыта гаворым, што мы робім. І перш чым сказаць, што мы зробім у будучай паліцэіцы, мы павінны адказаць, а што з’броблена за папярэднюю пільца доўга. Няхай тхосьці паспрабуе ў сваёе сказаць, што ён канкрэтна зробіць і потым зробіць справаздачу. Ніхто. Гэта таксама вялікая нагрузка і абавязак уладаў», — адзначыў Прэзідэнт.

Што датычыцца прэтэндэнтаў у кандыдаты ў прэзідэнты, то Аляксандр Лукашэнка адзначыў, што яму абсалютна усё роўна, якія тактыку яны выберуць. «Спачатку іх было ці 17, ці 19. Потым па пўных прычынах яны пачалі, як у народзе кажуць, зварочваць з гэтай дарожкі», — сказаў кіраўнік дзяржавы. «Калі з насельніцтвам не сутыкаецца, здаецца, ўдз рэчна, за нас людзі прагалаваюць. Пайшлі да народа. Аказалася, што і подпісы складаена сабраць. Калі б я не звярнуўся і не папрасіў людзей, каб яны падпісаліся на іх, дык яны б і подпісны не сабралі. І вось, сутыкнуўшыся з меркаваннем народа луб і з тым, яны зразумелі, што ноль і адну сотую працента або, колькі там можа быць, адзін, два, тры, пяць працэнтаў могуць набраць на выбарах», — адзначыў Прэзідэнт.

Аляксандр Лукашэнка лічыць, што цяпер прэтэндэнтамі ў кандыдаты выпрацоўваюецца своеасаблівая тактыка: «калі ўжо не выйграем у Лукашэнка, давай або здымацца, або пакінем аднаго-двух».

«Каб зберагчы, як яны гавораць, сябе ад разгрому, трэба звымацца. Першая тактычная хітрасць у іх: пакінуць Лукашэнку аднаго. Калі ласка! Мне гэта не напружвае», — сказаў кіраўнік дзяржавы.

Аляксандр Лукашэнка лічыць, што людзі зразумоць прычыны такіх дзеянняў. «Людзі зразумоць, ча тму яны не пайшлі змагацца за гэту

Спорт-тайм

МІНСКАЕ («ДЫНАМА») УСТУПІЛА Ў БАРАЦЬБУ ЗА П’ЕДЭСТАЛ

30-ты тур чэмпіянату Беларусі па футболе аднавіў інтрыгу ў барацьбе за п’едэстал. Дакладней, за яго трэцю прыступку. ФК «Мінск» аступілі «Белшыне» — 0:2, а сталічныя дынамаўцы перайгралі «Нёман» — 1:0. Цяпер у «Мінска» 54 акі, у «Дынама» — 53. Такім чынам, «Дынама» далучаецца да барацьбы за бронзу. Толькі чы такія амбіцыі былі ў клубу ў пачатку сезона? Барысаўскі БАТФ мог аформіць чэмпіянства, стаўшы для супернікца недасягальным, ужо ў 30-м туры. Але ў гасячх у жоднскага «Тарпеда» чэмпіён згуляў толькі ўнічыю 1:1. Кандыдат на сярэбро з Салігорска, дарчы, аздавае ачкі адстаіраду не стаў і разграміў сталічны «Партызан» — 4:0. «Віцебск», дзюкуючы перамозе над «Нафтанам» (2:0), засяроджае ад зоны вылету. Броўскае «Дынама» і магільеўскі «Днепр» — згулялі ўнічыю — 1:1.

ДЫНАМАЎЦЫ ПРАЙГРАЛІ АДНАКЛУБНІКАМ ПА БУЛІТАХ

Мінскае «Дынама» правяло заключныя падымка хатнай серыі на «Бабруйск-Арэне». Нашы хакеісты сустракаліся з аднаклубнікамі з Рыгі і аступілі ў се-

расаду. Зноў бізнэс, зноў грошы, тхосьці дзе-небудзь штосьці сабе атрымаў, патрошку на год-два-тры хопіца, а там новыя выбары, там яшчэ тхосьці, напэўна, дасць», — сказаў Прэзідэнт.

«Мне усё роўна, колькі іх будзе. Галоўнае для мяне, каб людзі былі забяспечаны ўсім неабходным, як заўсёды, і завяршыць усё тое, што мы калісьці пачыналі, можа, нават і 10 гадоў таму: у сельскай гаспадарцы, у прамысловасці, і інфраструктуры, транспарце», — падкрэсліў Прэзідэнт. Ён таксама дадаў, што па ўсёх стра-тэгічна важных для нас напрамках, пачынаючы ад энергетыкі і заканчваючы вёскай, рашэнні прыняты.

Прадстаўнікі СМЛ пацікавіліся ў кіраўніка дзяржавы яго меркаваннем аб тым, чаму таксама праўленне дэмакратыі, як Усебеларускі народны сход, апазіцыйны ўспрымаецца ў шыткі. У прыватнасці, моаця апазіцыйныя інтэрэнт-выданы ахрысцілі гэты сход «палітычнай дэкарацыяй».

У адказ на гэта Аляксандр Лукашэнка задаў риторычнае пытанне: «А што наша так званая апазіцыя не прыняла ў шыткі?» «Мне часам іх шкада. Усё, чым яны займаюцца», — каменціруе мае дзеянні. Дык у нас журналісты, каментаратары ёсць — яны усё адкаменціруюць і пракаменціруюць», — дадаў ён.

«Пара б ужо завячыць аб тым, што вы (апазіцыі) зрабілі за гэты час — пісьменнікі, не пісьменнікі; паэты, не паэты — скажыце, што вы зрабілі за гэты прамежак часу, што вы прабылі, і потым скажыце, што вы будзеце рабіць. Што вы ўсё глядзіце, што там дзейны Прэзідэнт робіць або не робіць», — адзначыў Аляксандр Лукашэнка. — Народ жа гэта ўсё чытае і думае: «А вы што?» «Таму — непаўнацэнныя людзі», — дадаў беларускі лідар.

Наконт Усебеларускага народна-сходу Прэзідэнт адзначыў, што ён пройдзе ўжо чацвёрты раз. «Што тут дрэннага? Мы зацвярджаем перспектывы, і гэта план дзесяняй цяперашняй улады, цяперашняга Прэзідэнта. І не толькі я, але і ўсе, хто там будзе, яны прымуць гэту праграму, і я як Прэзідэнт абавязаны выканаць гэту праграму», — падкрэсліў ён. Пры гэтым Аляксандр Лукашэнка дадаў: «Калі камусьці хоцання, каб гэта былі нейкія «дэкарацыі» ці яшчэ штосьці», — калі ласка, няхай так лічаць, мяне таксама гэта не вельмі напружвае».

«Мы ідзём сваім шляхам. Сабака браша — караваін ідзе, — дадаў Прэзідэнт. — Таму трэба сулапоўца і іціі сваёй дарогай». Ён таксама стаўяважыў, што і некаторыя прадстаўнікі апазіцыі хоцьці трапілі на Усебеларускі народны сход. «Ці выберуць іх там — не выберуць, хаця наўрад ці. Але калі гэта «дэкарацыя», навошта тады іціі ўдзяць, замест дэкарацыі ці што? Не заўважце паслядоўнашы нашы так званыя апазіцыйнеры», — рэзюмаваў Аляксандр Лукашэнка.

Што датычыцца адносін Беларусі і Еўрапейскага саюза, Аляксандр Лукашэнка выказаў упэўненасць, што бакі выбудуюць канструктыўныя адносіны. «Ніколікі не сумняваюся, што мы знойдзем з еўрапейскай патрэбы алгарытм дзеянняў і выбудуем нашы адносіны», — сказаў кіраўнік беларускіх дзяржавы. «Хоць я не магу цяпер крывідуцца, што ў нас няма якіх-небудзь адносінаў», — дадаў ён.

Прэзідэнт лічыць, што галоўнае ў адносінах сёння — гэта эканоміка. «Я не скажаў бы, што на нас на Захадзе больш наіскаюць, чым на Усходзе. Ідзе канкурэнтная барацьба…» Паводле слоў кіраўніка дзяржавы, ён спакойна ставіцца да меркаванняў аб тым, што апошнія візіты еўрапейскіх палітыкаў у Беларусь быццам бы сведчаць аб падтрымцы, што аказваецца Лукашэнку з боку Еўропы. «Калі шчыра гаварыць, наўрад ці ў Лукашэнку еўрапейцы бачаць свайго ідэальнага партнёра. Але калі народ выбера таго ж Лукашэнку, то еўрапейцы не дурні: яны ж выдатна разумеюць, што ёсць такая краіна ў цэнтры Еўропы, з якой трэба мець справу», — лічыць Прэзідэнт. Аляксандр Лукашэнка таксама падкрэсліў, што спроба еўрапейскіх улад па ізаляцыі Беларусі нічога не прынесла, і яны гэта самі прызнаюць.

Як лічыць Прэзідэнт, «дэмакратычным дзяржавам ёсць чаму павучыцца ў Беларусі». «У нас паліцэйскія з аўчаркамі на народ не кідаюца, слэзатачывыя газы мы ніколі не прымянялі і нават ведаем тэмы. Таму нас у гэтым не напракнеш. Але не дахожаў хапае і ў нас. Але ў іх яшчэ больш». Апошнія падзеі аб гэтым сведчаць», — адзначыў кіраўнік дзяржавы.

Ён выказаў упэўненасць, што Беларусь выбудуе адносіны з еўрапейцамі. «Тое, што да нас прызьджаюць еўрапейцы і пачынаюць размаўляць, — у гэтым ёсць іх цікавасць», — лічыць Аляксандр Лукашэнка. — Чаму прыхезла Прэзідэнт Літвы? Ды таму што акрамя палітыкі ў нас яшчэ ёсць і канкрэтная эканоміка». Ад перавакі беларускіх граўзаў ў Літве фарміруецца 30 працэнтаў бюджэту. «Што, гэта мала? Таму і я паехаў у Літву», — дадаў беларускі лідар.

У сваю чаргу прадаўжэнне санкцый адносна 41 беларускага чыноўніка Аляксандр Лукашэнка лічыць унутранай справай ЕС. У прыватнасці, кіраўніка дзяржавы папрасілі пракаментарваць рашэнне Еўрасаюза аб прадаўжэнні на адзін год санкцый адносна беларускіх чыноўнікаў і маратарыю на іх прымяненне для пяці чалавек. Журналісты пацікавіліся ў Аляксандра Лукашэнка, ці можа гэта рашэнне паўплываць на якасць дыялога Беларусі — ЕС.

«Мяне гэта пытанне абсалютна не напружвае. Яно для мяне абсалютна зразумелае», — адзначыў Прэзідэнт Беларусі. — Гэта бесталковае рашэнне, якое ў свой час было прынята, але з гэтага ж трэба нежк выйсці і захаваць твар. Таму мне здаецца, што гэта акраэ адпаведны выхад з той сітуацыі, якая складалася».

Аляксандр Лукашэнка выказаў сумненне ў тым, што АБСЕ будзе рэфармавана. «Не думаю, што мы зоймемся рэфармаваннем АБСЕ. Мы зоймемся рэфармаваннем АБСЕ. Мы зоймемся рэфармаваннем АБСЕ. Мы зоймемся рэфармаваннем АБСЕ», — лічыць Аляксандр Лукашэнка.

Прэс-служба Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь.

Прэзідэнт лічыць, што галоўнае ў адносінах сёння — гэта эканоміка. «Я не скажаў бы, што на нас на Захадзе больш наіскаюць, чым на Усходзе. Ідзе канкурэнтная барацьба…» Паводле слоў кіраўніка дзяржавы, ён спакойна ставіцца да меркаванняў аб тым, што апошнія візіты еўрапейскіх палітыкаў у Беларусь быццам бы сведчаць аб падтрымцы, што аказваецца Лукашэнку з боку Еўропы. «Калі шчыра гаварыць, наўрад ці ў Лукашэнку еўрапейцы бачаць свайго ідэальнага партнёра. Але калі народ выбера таго ж Лукашэнку, то еўрапейцы не дурні: яны ж выдатна разумеюць, што ёсць такая краіна ў цэнтры Еўропы, з якой трэба мець справу», — лічыць Прэзідэнт. Аляксандр Лукашэнка таксама падкрэсліў, што спроба еўрапейскіх улад па ізаляцыі Беларусі нічога не прынесла, і яны гэта самі прызнаюць.

Як лічыць Прэзідэнт, «дэмакратычным дзяржавам ёсць чаму павучыцца ў Беларусі». «У нас паліцэйскія з аўчаркамі на народ не кідаюца, слэзатачывыя газы мы ніколі не прымянялі і нават ведаем твар. Таму нас у гэтым не напракнеш. Але не дахожаў хапае і ў нас. Але ў іх яшчэ больш». Апошнія падзеі аб гэтым сведчаць», — адзначыў кіраўнік дзяржавы.

Ён выказаў упэўненасць, што Беларусь выбудуе адносіны з еўрапейцамі. «Тое, што да нас прызьджаюць еўрапейцы і пачынаюць размаўляць, — у гэтым ёсць іх цікавасць», — лічыць Аляксандр Лукашэнка. — Чаму прыхезла Прэзідэнт Літвы? Ды таму што акрамя палітыкі ў нас яшчэ ёсць і канкрэтная эканоміка». Ад перавакі беларускіх граўзаў ў Літве фарміруецца 30 працэнтаў бюджэту. «Што, гэта мала? Таму і я паехаў у Літву», — дадаў беларускі лідар.

У сваю чаргу прадаўжэнне санкцый адносна 41 беларускага чыноўніка Аляксандр Лукашэнка лічыць унутранай справай ЕС. У прыватнасці, кіраўніка дзяржавы папрасілі пракаментарваць рашэнне Еўрасаюза аб прадаўжэнні на адзін год санкцый адносна беларускіх чыноўнікаў і маратарыю на іх прымяненне для пяці чалавек. Журналісты пацікавіліся ў Аля

Стандал ДУБ НАПАЛЕОНА Ў БЕШАНКОВІЧАХ СПЛОЎВАЛІ ЯК «ЗВЫЧАЙНАЕ СТАРОЕ ДРЭВА»

Адзін з самых легендарных военачальнікаў у гісторыі чалавецтва праліў бы горкія слёзы. У Бешанковічах амаль сплівалі дуб, на фоне якога французскі мастак маляваў Напалеона Банапартэ, — згодна з прыгожай мясцовай легендай.

У перспектыве гістарычны дуб мог бы стаць «смачным» турыстычным аб'ектам. Але на яго паднялі знішчальную пліту.

За што? Пра гэта даведваюся журналіст «Звязды».

Гістарычнае дрэва пачалі сплюваць у чацвер 28 кастрычніка. Рэшткі напалеонаўскага дуба, які ў будучым мог бы прыносіць немалыя турыстычныя грошы ў бюджэт, валілася на зямлі, як смецце. Пяччэметры ствол з абрэзкамі пакуль пакінулі. Дрэву было каля 400 гадоў, пасля распусціў на ім ужо ніколі не з'явіцца лісце.

— Такія дубы ёсць у кожным раёне. Дзе стары дуб — там і Напалеон. Сплівалі дуб папарсілі настанікі, — запэўнівае Дзмітрый ТАЛСТОГА, начальнік інспекцыі прыродных рэсурсаў і аховы навакольнага асяроддзя Бешанковіцкага раёна. — Дрэва было ў аварыйным стане, утварылася аварыяе дупло. Мы спрабавалі яго ляміць, дзесяць гадоў мазалі і смоламі, і глінамі, але усё з часам старэе. Узастаць дрэва было нельга. Дуб стаяў побач са школай, мог паваліцца. Быў зроблены запят у Міністэрства культуры. Як помнік ці каштоўнасць стары дуб нідзе не значыўся. Эстэтычнай ці выхаваўчай мэты ён не нёс. Спецыяльная камісія прыняла рашэнне пілаваць.

— Але ж дрэва звязана з самім Напалеонам Банапартэ!..

— У райвыканкаме падымалі пытанне, каб неак унікальнасць гэты дуб — зрабіць камень ці пасадыць новае дрэва. Але помнік Напалеону — гэта спрэчнае пытанне: ён жа заваўнік. «І хто такі Напалеон?» — да такой высновы прыйшлі на пасяджэнні ў райвыканкаме.

Для тых, хто недацэннавае Напалеона, нагадаю: калі б не гэты легендарны военачальнік, увесь сённяшні свет выглядаў бы па-іншаму. Гэта дзякуючы яму на кантыненте быў злікчаны знішчаны прыгонны феадалны лад. І хоць Напалеон імкнуўся падпарадкаваць сабе ўсю Еўропу і спалываў Маскву, беларусам гэты гістарычны дзеяч, на думку некаторых гісторыкаў, не імкнуўся прынесці ліха. Наадварот, калі нашы землі прыбрала да рук Расійскага Імперыя, ён паабяцаў аднавіць Вялікае Княства Літоўскае — нашу гістарычную дзяржаву. Тама шляхта стала на баку Напалеона...

Але вернемся да Бешанковічаў. Тут, у палацы Храптовіча, Напалеон спыняўся на некалькі дзён. І згодна з прыгожай мясцовай легендай, яго партрэт малявалі на фоне гэтага самага дуба (верагодны мастак — немец Альбрэхт Адам). І хоць таа карціна не захавалася, многія жыхары Бешанковічаў ганарыліся дубам Напалеона і ўзахлёб распавядалі гэцым сваю прыгожую легенду.

— Шкада было, — амаль плача ў тэлефонную слухаўку Тац-



Па прыгожай легендзе Напалеон Банапартэ захапіўся ўрачыстым дубам у Бешанковічах і папараці мастака напісаць ля яго партрэт.

цяна САВІЛА, дырэктар сярэдняй школы № 2 Бешанковічаў. Адна з тых настанікі, якія нібыта «ўзямаліся», каб дуб Напалеона сплівалі. — Мы проста прасілі іх паглядзець, у якім ён стане. Прадстаўніку аховы прыроды мы сказалі: «Будзьце асцарожныя, усё ж такі гэта помнік». А ён адказаў: «Гістарычна гэта не пацверджана». Трэба сказаць, што раней добрая галіна з дуба і сапраўды адвалілася. Вядома, мы спужаліся: у нас тут дзеці вучацца, страшна. Таму мы папарсілі паглядзець, ці ў аварыйным стане дуб. Прышло многа людзей, вырашылі пілаваць. І калі ўжо вы пачалі, то паглядзіце — добра дрэва пілуецца ці дрэнна. Можна, яго і не трэба далей знішчаць, калі піла не бярэ?»

— Калі гэта гістарычнае дрэва, чаму яго не было агароджана, чаму не было шыльдачкай?

— Калісьці мы самі рабілі агародку, але шыльдачка ніколі не было. У мінулым годзе побач з дубам пачалі ставіць слупы, пацягнулі электратрасу. Загародку давяло прыбраць...

Што атрымаўся дуб? Дуб, хай сабе пад ім і малявалі Напалеона Банапартэ, спліваны па законе. А што рабіць, калі дрэва старое і не падлягае аднаўленню?

Аўтарытэтыны беларускі даследчык архітэктуры Сяргей ХАРЭЎСКІ сцвярджае, што ў свеце ёсць вялікая колькасць працэдэнтаў, калі такія гістарычныя дрэвы аднаўляліся:

— Не трэба далёка шукаць, зазірне да суседзяў. За касцёлам Святой Ганны ў Вільні стаіць славыты Шырэйкішкі дуб. Паводле легенды (дакладных звестак, як і ў Бешанковічах, няма), пад дубам спаў Вялікі князь Гедымін, і менавіта там яму прысвоіў Жалезны воўк (міфічная жывёла, якая, згодна з легендай, падказала Гедыміну, што менавіта ў Вільні трэба арганізаваць сталіцу Вялікага Княства Літоўскага. — «Звязда»). Дуб гэты атачылі агароджамі, каб людзі не падыходзілі і не было нешчаслівых здарэнняў. Дрэва ляміць, заштукувалі дуплы, акуртна пакінулі аднавіць. Шмат разоў у яго ляскалі малакі, яго кроўці буры. І дрэва па-ранейшаму стаіць. Упэўнены, што цалкам рэальна было выратаваць і гэты дуб у Бешанковічах — трэба было падпілоўваць толькі аварыяныя галіны. Дзякуй Богу, у ХХІ стагоддзі ўжо ёсць тэхналогія, каб залечваць дрэвы. Дуб Напалеона быў каласальнай прыроднай, гумантарнай і мемарыяльнай каштоўнасцю.

— І чаму ў нас пілуецца такія аб'екты?

— Праблема ў тым, што ў краіне пакуль адсутнічае належная заканадаўчая база, якая магла б забараніць вандалнае знішчэнне такіх помнікаў. У заканадаўстве адсутнічае пакаранне за такія ўчынкі, не прапісана дапамога такім помнікам. Гэтую праблему неабходна вырашаць, іначэй усё падобныя аб'екты будучы вынішчаныя. У той жа сталіцы з-за будаўніцтва новых аб'ектаў пад парозай водна-залеўны дзіяметр, якім ганарыліся ў савецкую эпоху, уключалі ў шматлікія энцыклапедыі...



Юген ВАЛОШЫН.

Так дуб Напалеона выглядаў яшчэ надаўна: вялізнае і урачыстае дрэва.

Так гістарычны помнік выглядае сёння: крывыя недарэчныя абрэзак.

АФІЦЫЯН

Калі інфармацыя пра спілыванне дуб з'явілася на адным з віцебскіх рэгіянальных сайтаў, наведвальнікі пачалі масава і рэзка абураліся: «Нягоднік, цяпер адпільваць сабе галаву і гэтака далей...» Чыноўнікі хоць і пазнавалі, але звярнулі на праблему пільную ўвагу. Гісторыя пра нешчаслівы лёс напалеонаўскага дуба дайшла да кіраўніка вобласці Аляксандра Коціна.

— Вы ж бачылі, што дуб спілывалі не цалкам. Гэтыя рэшткі дрэва крадчы не будучы, — абяцае Мікалай ЗАБЛОЦКІ, намеснік старшыні Бешанковіцкага райвыканкама. — Яшчэ год таму прымалася рашэнне: так, гэты напалеонаўскі дуб нясе вялікую пагрозу для дзяцей. Падалі галіны, побач школа, недалёка да бяды...

Цяпер гэта знікла. Дрэва застанецца ў турыстычным маршруце. Дуб мы захаваем, гэта, безумоўна, — помнік гісторыі. Старшыня райвыканкама даў каманду — агародзіць яго і зрабіць мемарыяльную шыльдачку. Тым больш што ў 2012 годзе будзе адзначацца 200-годдзе бітвы пад Астроўна. Гэтая падзея апісаная ў кнізе Талстога «Вайна і мір»...

Спаздзяёмся, што турызм у рэгіёне будзе імкліва развівацца. Тут нарадзіліся мастак Іван Хруцкі, канцлер Леў Сяпегэ. Тут знаходзіцца рэдкая пацікульная Свята-Льўскага царква, палац Храптовічаў і іншыя цікавыя турыстычныя аб'екты.

ЖУРАВІНАВЫ СЮРПРЫЗ

ДыНАМІКУ цэнаў прасцей за ўсё прасачыць па прадуктах харчавання. Найперш таму, што з імі нам даводзіцца сутыкацца штодня.

Як ні дзіўна, але цана на свініну (у Баранавічах) вось ужо другі год амаль не мяняецца. Размова ідзе не пра мясныя прадукты ў крамах, а пра продаж мяса на рынках.

Напрыклад, кошт кумпяка свініны хістаецца ў межах 13-15 тыс./кг, мяса без косткі можна купіць за 16-18 тыс./кг. Такая цана была летас, а вось за цяляціну прасяць 24 тыс./кг — кошт яе вырас на 5-6 тыс. Кошт сала таксама застаўся ранейшым — 12-15 тыс. Гэта ў сярэднім, бо на рынку заўсёды нехта просіць крыху больш ці менш. Хістанні ёсць, але яны не ўплываюць на сітуацыю ў цэлым.

Росту цэнаў могуць спрыяць многія абставіны. Вось у Расіі не ўрадзілі збожжа ды алубы і ў нас падскочыла цана на грэчку, проса і іншыя крупы, бо паўная колькасць іх у нашу краіну ўвозіцца. А вось з бульбы наадварот — яна вывозіцца расійскімі закупнікмі, і ў нас цана на яе вырасла. Але ўлічваючы, што бульбу мы вырошчваем пры кожнай хаце, то кошт яе не адтыграе такой ой вялікай ролі.

Цэны растуць, але абаву іх няма, а вось тое, што адбываецца з журавінамі, можна лічыць сюрпрызам, які падкінуў рынак.

Летас нарыхтоўчыкі не ведалі, што з гэтай ягады рабіць. Ганцавіцкае райпа журавіны не магло збыць аж да самай вясны.

Сёлета журавіны паставілі рэкорд. Калі ў верасні іх пачалі закупляць па 3 тысячы, то ўжо ў канцы кастрычніка кошт ягад узляецца да 12,5-13 тыс./кг. Цяна вырасла ў чатыры разы. Вось гэта абал, але журавіны — не малако і не мяса, і ў мясе сваёй такой цэна не вельмі ўжо спахыўца і закрэпула. А вось тых, хто збірае ягады, асабліва палешукоў, — парадвала.

— Вось гэта сапраўднае цана на журавіны. Нарэшце ацанілі нашу працу, — кажуць людзі і спяшаюцца на балота.

Ніхто з палешукоў не памятае, каб цана на журавіны была такоў высокай. Здавалася б, у людзей ёсць шанц абагаціцца. Але тут аказалася, што сёлета журавіны не дужа ўрадзілі і на балое асабліва не разгуляліся. Калі удалося набіраць за дзень 5-8 кг, то і добра.

Не ўрадзілі журавіны не толькі ў нас, але і ў Расіі. Менавіта гэта адна з прычын, якая падштурхнула да росту цэны.

Адтыграла ролю і вялікая канкурэнцыя сярэд нарыхтоўчыкаў. Калі ягад мала, а нарыхтоўчычкі шмат, то кожны імкнецца ўхапіць сваю долю, павышаючы цэну.

Сымон СВІСТУНОВІЧ, фота аўтара.



Цэны растуць, але абаву іх няма, а вось тое, што адбываецца з журавінамі, можна лічыць сюрпрызам, які падкінуў рынак.

Але ж каб у тых нарыхтоўчычкі не было рынку збыту, то ніхто за ягаду не плаціў бы такія грошы. І можна толькі ўявіць (бо ўсе спасылаюцца на камерчыіную тайну), па якой цэне нарыхтоўчыкі перапрадаюць тых журавіны.

З размовы з загадчыкам эксперыментальнай базы ЦБС «Журавінка» Мікалаем ПАУЛОЎСКІМ стала зразумела, што рост цэны на журавіны не дужа закрануў базу.

— У нас фіксаваная цана на ягаду, — паведамаў загадчык. — І мы амаль усю ягаду збылі па 6 тыс.ч.

— Мікалай Баляслававіч, хіба сёння не рынак дыктуе цэну?

— Планава-эканамічны аддзел Батанічнага сада ўстанавіў цэну ў 6 тыс./кг. А ў верасні ўвогуле ягады пачалі прадаваць па 3 тысячы. І хто мо ведаць, што кошт журавін падымецца да 12 тысяч? Мы і прадавалі іх згодна з прэйскурантам.

— Магчыма, не трэба было спяшацца са збытам? — У мінулым годзе база ледзь здолела збыць 15 тон журавін па 3 тысячы, і Батанічны сад нас ледзь фінансава падтрымаў, а сёлета мы яму дапамаглі. Ведаець, год на год тут не выпадае.

Камерчыя — справа рыжкоўнага. Нехта абходзіцца малым і задаволена, а другі рыжыкуе і часам губляе усё.

Сымон СВІСТУНОВІЧ, фота аўтара.

ЗВАРОТНАЯ СУВ'ЯЗЬ

Замест старых дрэў пасадыць маладыя. «ГАРАЧЫ» А рыбалку забараніць нельга

«Даламажыце: на беразе возера работнікі камунгаса паспілоўвалі ўсе дрэвы, якія мы колісь пасадылі, каб хоць неяк абараніць уласнае жытло ад ветру! Бывала, шыфер з дахаў зрываў, а з дрэвамі трохі спакойней стала. А яны прыхэлілі і высеклі. Ці мелі права? Сказалі, што будучы праўдзіць добраўпарадкаванне. Што гэта за работы такія? Тут жа водахоўная зона. Няхай бы лепш на супрацьлеглым беразе добраўпарадкавалі!»

Такое пытанне нам адрасавала жыхарка Докшыц, па яе словах, ад насельніку прыватных дамоў №№ 41—49 па вуліцы Дзяржынскага, якая і прылягае да безыменнага возера, што месціцца ў рысах горада. Але, гэта было яшчэ не усё.

— Шэць прыватных дамоў стаіць прыкладна ў 20 метрах ад берага. Ранд тута быў рачулка, тупік, а як расчынілі бруд, стала возера. І з таго часу жыцця нам не стала. На глыбіні шытка рыдлёўкі стаіць вода — ледзь пракралі газ. Зноў жа — ад вады ідзе холад. Але найбольш даймаюць рыбакі-аматары: і машыны іх пад агароджамі ўвесь час, і «прыбральня» на вахач, і брыдкаслоўе. Чаму мы павінны усё гэта цярэць? Чаму б не забараніць рыбалку цягам якіх ста метраў на беразе возера — уздоўж нашых вымаў? — расказвала і прасіла заўнуціца.

Паколькі, як было сказана, возера знаходзіцца ў рысе населенага пункта, адпаведна, яно адносіцца да водных аб'ектаў фонду запаса рыбалоўных угоддзяў, паведамлі нам найперш у Дзяржаўнай інспекцыі аховы жывёльнага і расліннага свету пры Прэзідэнце

Рэспублікі Беларусь. А рыбалоўныя ўгоддзі, якія складаюць гэты фонд запаса, могуць быць выкарыстаныя рыбалоўамі для ажыццяўлення бясплатнага аматарскага рыбалоўства. Забараніць лоўню рыбы аматарамі на ўсім возеры або на нейкім участку берага, як пранале чытка, па тых прычынах, што яна называе, нельга. Падставай, напрыклад, магло б стаць зарыбленне возера. А брыдкаслоўе... Напэўна, заўнуціца і яе суседзі ад гэтага лягчы і не будзе, але гэта — так званы чалавечы фактар. Хаця, падаецца, абвінавачваць усіх рыбалоўва агулам таксама няправільна.

Што ж датычыцца спілоўвання дрэў на беразе, дык тут сітуацыю патлумачыць намеснік кіраўніка РУП ЖКГ «Докшыцкі-Камунальнік» Анатоль ШЫШКО, які сам, дарчы, выяжджаў на месца і асабіста гутарыў з заўнуціцай. Ён адразу назваў яе прозвішчам.

— Проста больш скаргаў і накарэнняў ні ад каго з насельніку дамоў па вуліцы не было. І жанчыне казаў, і вам яшчэ скажу: на самай брочы берага спілоўваліся старыя дрэвы — вярбы, што з цягам часу сталі паўгнілымі (гэта добра відзець на зрэзах), ператварыліся ў вербалоз, — распавёў Анатоль Станіслававіч. — Усе работы праводзіліся па ўгадненні і з дазволу райвыканкама. Была створана спецыяльная камісія, якая і дала сваё канчатковае заключэнне. Ніякага добраўпарадкавання, акрамя высадкі кампенсачайных пасадак новых маладых дрэў на месца ранейшых — згодна з нормамі высадкі ў водахоўнай зоне — не будзе. А пляж сапраўды знаходзіцца на іншым беразе.

Сяргей РАСОЛЬКА.

Ну і ну! СКРАЎ БУДАЎНІЧЫЯ РЫШТАВАННІ

У Віцебску прадстаўнікі адміністрацыі прыватнай будаўнічай фірмы паведамілі ў міліцыю пра начны крадзеж будаўнічых рыштаванняў з будынка Віцебскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Машэрава. Страту ацанілі ў больш чым 3,8 мільёна рублёў. Будынак універсітэта знаходзіцца на рэканструкцыі (сёлета спяўнаецца 100 гадоў гэтай навуцнаўнай установе).

У міліцыі ўстанавілі, што рыштаванням скраў 24-гадовы беспрацоўны. Ці дапамагаў яму хто скрасці вялікія канструкцыі, наогул навошта яму яны былі — высветляць падчас следства. Заведзена крмымінальная справа.

Аляксандр ПУКШАНСКІ.

У ГОРДНЕ ПЕРАКУЛІЛАСЯ ЦЫСТЭРНА З МАЛАКОМ

Паводле інфармацыі з абласной Дзяржаўнаінспекцыі, вадзіцель аўтамабіля «МАЗ» рухаўся па вуліцы Горкага і пры павароце налева, на вуліцу Курчатава, не ўлічыў стан грузу, што перавозіўся. У выніку цыстэрна адарвалася і, працягнуўшы хаатычны рух, пашкодзіла дарожны знак і святлафорны аб'ект.



Фота БЕЛТА.

Барыс ПРАКОПЧЫК.

УТВЕРЖДЕНО
Протокол Наблюдательного Совета
ОАО «Технобанк»
05.10.2010 № 29

ТЕХНОБАНК

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТКРЫТОЙ ПРОДАЖЕ ОБЛИГАЦИЙ ЧЕТВЕРТОГО ВЫПУСКА ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ТЕХНОБАНК»

- Наименование.**
На белорусском языке: полное — Акрытае акцыянернае таварыства «Тэхнабанк», сокращенное — ААТ «Тэхнабанк».
На русском языке: полное — Открытое акционерное общество «Технобанк», сокращенное — ОАО «Технобанк».
- Место нахождения, телефон, факс, электронный адрес (e-mail).**
Юридический и почтовый адрес: Республика Беларусь, 220002, г. Минск, ул. Кропоткина, 44.
Тел./факс: +375 17 283 15 05
Адрес в интернете: www.technobank.by
E-mail: info@technobank.by
- Номера расчетных счетов, на которые будут зачисляться средства, поступающие при открытой продаже облигаций.**
№ 3811800010014 в ОАО «Технобанк», код 182 (для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, не являющихся банками).
№ 1811800010016 в ОАО «Технобанк», код 182 (для банков).
- Наименование периодического печатного издания, в котором публикуются бухгалтерская отчетность.**
Годовая бухгалтерская отчетность эмитента публикуется в газете «Звязда» не позднее 25 апреля года, следующего за отчетным, также с данной информацией можно ознакомиться на сайте ОАО «Технобанк» по адресу: www.technobank.by.
- Наименование депозитария, обслуживающего эмитента, его местонахождение, дата, номер государственной регистрации и наименование органа, его зарегистрировавшего, номер специального разрешения (лицензии) на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам, срок действия лицензии.**
ОАО «Технобанк» обслуживает депозитарий ОАО «Технобанк», расположенный по адресу: Республика Беларусь, 220002, г. Минск, ул. Кропоткина, 44, действующий на основании специального разрешения (лицензии) на право осуществления профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам № 02200/0385568, выданного Министерством Финансов Республики Беларусь, от 30.08.2005г. — до 22 июня 2014 года.
- Размер уставного фонда, количество акций по категориям и типам привилегированных акций, номинальная стоимость акции.**
Сумма зарегистрированного уставного фонда составляет 46 586 939 800 (Сорок шесть миллиардов пятьсот восемьдесят шесть миллионов девятьсот тридцать девять тысяч восемьсот) белорусских рублей.
Уставный фонд разделен на 24 519 442 (Двадцать четыре миллиона пятьсот девятнадцать тысяч четыреста сорок две) акции, из них простых (обыкновенных) акций 24 455 229 (Двадцать четыре миллиона четыреста пятьдесят пять тысяч двести двадцать девять) штук и привилегированных акций 64 213 (Шестидесять четыре тысячи двести тридцать) штук. Номинальная стоимость акций — 1 900 (Одна тысяча девятьсот) рублей.
- Дата, номер государственной регистрации и наименование органа, его зарегистрировавшего.**
Эмитент зарегистрирован Национальным банком Республики Беларусь как ООО СКБ «Технобанк» 5 августа 1994 года, регистрационный номер № 47, преобразован в ОАО СКБ «Технобанк» 1 июня 1995 года, переименован в ОАО «Технобанк» 5 мая 2000 года. ОАО «Технобанк» (далее — Банк) является правопреемником всех прав и обязанностей ЗАО «Торгово-Промышленный банк», ОАО «Белорусский Индустриальный Банк».
- Место, время и способ ознакомления с проспектом эмиссии.**
Ознакомьтесь с подробной информацией о выпуске облигаций можно начиная с даты публикации в средствах массовой информации текста краткой информации об открытой продаже облигаций по адресу:
- в офисе ОАО «Технобанк» по адресу: г. Минск, ул. Кропоткина, 44 с 9.00 до 16.00 в рабочие дни;
- на интернет-сайте эмитента: www.technobank.by.
- Дата принятия решения о выпуске облигаций, номер протокола и наименование органа, принявшего это решение.**
Решение о выпуске облигаций принято Наблюдательным Советом ОАО «Технобанк» «05» октября 2010 года, протокол № 29.
- Форма выпуска облигаций, объем эмиссии, количество облигаций.**
К открытой продаже предлагаются 200 000 (Двести тысяч) именных дисконтных облигаций в бездокументарной форме (в виде записей на счетах).
Серия «ТБ-4», номера «000001 — 200000».
Объем эмиссии составляет 20 000 000 000 (Двадцать миллиардов) белорусских рублей.
- Номинальная стоимость облигаций.**
100 000 (Сто тысяч) белорусских рублей.
- Цель выпуска облигаций.**
Облигации выпускаются с целью привлечения свободных денежных средств юридических лиц и индивидуальных предпринимателей для формирования ресурсной базы банка.

13. **Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям.**
Облигации выпускаются без обеспечения в соответствии с подпунктом 1.8. пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 28 апреля 2006 года № 277 «О некоторых вопросах регулирования рынка ценных бумаг».

14. **Сведения о согласовании выпуска облигаций с Национальным банком Республики Беларусь.**
Выпуск облигаций осуществляется в пределах восьмидесяти процентов от суммы нормативного капитала эмитента по согласованию с Национальным банком Республики Беларусь. (Постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от «18» октября 2010 года № 433).

15. **Период проведения открытой продажи облигаций.**
Дата начала продажи: 08 ноября 2010 года.
Дата окончания продажи: 08 апреля 2011 года.

16. **Место и время проведения открытой продажи облигаций.**
Открытая продажа (размещение) осуществляется:
- на внебиржевом рынке по адресу: г. Минск, ул. Кропоткина, 44 с 9.00 до 16.00 в рабочие дни на основании договора первичного размещения облигаций;
- на биржевом рынке в торговой системе ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» в соответствии с регламентом торгов.

17. **Срок обращения облигаций.**
с 08 ноября 2010 года до 19 декабря 2011 года (406 дней).

18. **Условия и порядок досрочного выкупа.**
Эмитент обязуется произвести досрочный выкуп облигаций у их владельцев по текущей стоимости в период с 10.05.2011 по 13.05.2011, с 08.08.2011 по 12.08.2011.
Для продажи облигаций эмитенту владельцы облигаций подают заявление о намерении осуществить такую продажу, которое должно содержать:
- наименование владельца облигаций;
- номер и дату регистрации ценной бумаги;
- количество облигаций, предложенных для продажи;
- юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны заявителя;
- наименование профессионального участника ценных бумаг, который будет осуществлять продажу облигаций в ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» (в случае продажи облигаций на биржевом рынке).
Заявление должно быть подписано уполномоченным лицом владельца облигаций и скреплено печатью.
Заявление передается эмитенту по факсу (с последующим предоставлением оригинала) не позднее семи календарных дней до начала соответствующего периода выкупа облигаций эмитентом по адресу: г. Минск, ул. Кропоткина, 44, тел./факс +375 (17) 283 15 05.

19. **Дата начала погашения и порядок погашения облигаций.**
Погашение облигаций осуществляется по адресу: г. Минск, ул. Кропоткина, 44 в ОАО «Технобанк» с 9.00 до 16.00 в рабочие дни, начиная с 19 декабря 2011 года.

Погашение облигаций осуществляется в отношении лиц, указанных в реестре владельцев облигаций, сформированном депозитарием эмитента за 5 рабочих дней до наступления срока погашения облигаций. Владельцы облигаций обязаны прекратить все сделки с облигациями за 5 рабочих дней до наступления срока погашения облигаций.

Эмитент осуществляет списание денежных средств со своего счета по реквизитам владельцев в день погашения облигаций. Погашение облигаций производится денежными средствами в сумме и валюте номинала облигаций. Списание денежных средств производится по реквизитам последнего держателя, указанного в реестре владельцев облигаций ОАО «Технобанк», сформированном депозитарием эмитента за 5 рабочих дней до наступления срока погашения облигаций. Обязанность по погашению облигаций считается исполненной с момента списания денежных средств со счета эмитента по реквизитам владельцев облигаций.

В случае отсутствия в реестре владельцев облигаций данных о банковских реквизитах владельцев облигаций, сумма, подлежащая выплате, выплачивается путем депонирования на счете банка до непосредственного обращения владельца облигаций. Проценты по депонированным суммам не начисляются и не выплачиваются.
При погашении облигаций владельцам возмещается номинальная стоимость облигаций денежными средствами в сумме и валюте номинала облигации в безналичном порядке в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

20. **Размер или порядок определения размера дохода по облигациям, условия его**

Адкрытае акцыянернае таварыства «Гродзенская тытунёвая фабрыка «Нёман»:

ШМАТГАДОВЫЯ ТРАДЫЦЫІ ВОПЫТУ

Айчыннаму флагману тытунёвай галіны — 149 гадоў

Юрый ЧАРНЫШОЎ, генеральны дырэктар ААТ «ГТФ «Нёман»:

«Толькі ў здаровай канкурэнцыі з'яўляецца той прадукт, які акажацца даспадобы любому пакупніку»

Сённяшнія пазіцыі прадпрыемства на беларускім рынку даволі моцныя: прадукцыя ГТФ «Нёман» займае на ім каля 70 працэнтаў.

На айчынным эканамічным полі зноўдзяцця нямае прадпрыемства, якія ўзлужылі на перадае ў жорсткіх умовах вытворчасці і рэалізацыі сваёй прадукцыі, станючы асяродкам развіцця прадукцыі з надлісам «Зроблена ў Беларусі» за яе межамі. Праўда, кампанія, якая выйшла на перадавыя пазіцыі з безнадзейных аўдытаў да вельмі кароткіх тэрмінаў — няшмат. Тым не менш, што прыемна адзначаць, — яны ёсць. І адзін з такіх адрасатаў знаходзіцца ў Гродне — адкрытае акцыянернае таварыства «ГТФ «Нёман».

Сёлета споўнілася роўна восем гадоў, як на ГТФ «Нёман» завяршылася капітальная мадэрнізацыя вытворчасці, якая праходзіла пад патранатам кіраўніка дзяржавы Аляксандра Лукашэнкі. У выніку рэканструкцыі была створаная прасцягнутая вытворчасць, укаранены сучасныя тэхналогіі, а таксама ўстаноўленае скарочанае ім абсталяванне для вытворчасці прадукцыі самага высокага класа. Такім чынам, на беларускі рынак прыйшло прадпрыемства з выключна высокай якасцю прадукцыі, якое працягвае працаваць мадэрнізацыя абсталявання, дасягаючы тым самым сусветных стандартаў тэхналогіі і якасці прадукцыі.

ААТ «ГТФ «Нёман» — гэта:

- сучаснае абсталяванне;
- шырокі асартымент прадукцыі;
- вялікі вопыт работы;
- зручныя ўмовы для заключэння дагавораў.



Замежным інвестарам — шырокую дарогу

На беларускім прадпрыемстве лічаць супрацоўніцтва з сусветна вядомымі кампаніямі ўзаемавыгадным, бо іх вялікі вопыт дазваляе палепшыць якасць і бяспеку прадукцыі, якая вырабляецца на ГТФ «Нёман».

Піянерам у сумеснай кантрактнай вытворчасці з ГТФ «Нёман» лічыцца сусветна вядомая кампанія «Брыціш-Амерыкан Табако», якая пачала сваю дзейнасць з беларускім прадпрыемствам у 2005 годзе.

Ужо ў 2007 годзе кампанія «Брыціш-Амерыкан Табако» (БАТ) інвеставала ў вытворчасць фабрыкі для закупкі новага абсталявання 2 мільёны еўра.

Замышчэнню імпарту — шырокую дарогу ў рамках дзяржаўнай праграмы

За 9 месяцаў 2010 года ў рамках Праграмы імпартазамышчэння фабрыкай выраблена 11,4 млрд штук тытунёвых вырваў. У параўнанні з аналагічным перыядам 2009 года аб'ём вытворчасці павялічыўся на 31,8 працэнта. Доля вытворчасці імпартазамышчальнай прадукцыі ў агульным аб'ёме вытворчасці склала 91,8 працэнта.

ГТФ «Нёман» не толькі павярджае статус вытворцы высокакачэснай прадукцыі, але і строга кіруеца зацверджанай стратэгіі, выконвае даручэнні кіраўніка дзяржавы і Урада Рэспублікі Беларусь у частцы рэалізацыі праграмы імпартазамышчэння.

Без сумнення, што беларускі галіновы рынак, на якім працуе ААТ «Гродзенская тытунёвая фабрыка «Нёман», у пэўнай ступені ўнікальны ў еўрапейскай і сусветнай практыцы. За апошняю пачатку «табачка», нягледзячы на самае разнастайнае цыркасі, якія спадарожнічаюць любой вытворчасці, змага захаванне перадавыя пазіцыі на многіх параметрах і павялічэнне аб'ёму вытворчасці больш чым удвая, а падатковыя і непадатковыя адлічэнні ўзрастаюць у тры разы. Сёння можна быць упэўненым, што ГТФ «Нёман» выканае прагнознае паказчыкі росту на 2010 год, устаноўленыя канцэрнам «Белдзяржхарчпрам»,



— ЮРЫЙ СЦЯПАНАВІЧ, летам гэтага года споўнілася роўна 5 гадоў, як вы прыйшлі на пасаду кіраўніка Гродзенскай тытунёвай фабрыкі «Нёман». Згадзіцеся, што нават самыя заўзятыя аптымісты ўрад ці маглі меркаваць, што дзяржаўнае прадпрыемства ў найбліжэйшай будучыні зможа не толькі падыцца на ногі, але і буйнымі тэмпамі развівацца...

— Я ўжо неаднаразова гаварыў, што не трэба прыпісваць усе заслугі ў рэанімаванні ГТФ «Нёман» выключна Юрыю Чарнышову. Сёння мне ў чарговы раз хацелася б сказаць шмат цёплых слоў і ў адрас працоўнага калектыву, спецыялістаў кіруючага звяна, якія змаглі ацаніць сітуацыю

Дзіўна, але гэта так: менавіта за апошнія 5 гадоў, нягледзячы нават на нядаўні сусветны эканамічны крызіс, які працягваў час з'яўляўся спадарожнікам многіх буйных і дробных вытворцаў, Гродзенская тытунёвая фабрыка «Нёман» увесць час рухалася наперад са станючай дынамікай, шукаючы выхад з тупіка, да якога яна прыйшла ў пачатку XXI стагоддзя.

Сёння гэта прадпрыемства паказвае ўзор добрасумленнага плацельшчыка на нарастаючай падаткаў, збору і іншых плаяжжоў у дзяржбюджэт, актыўнага ўдзельніка дзяржаўнай праграмы імпартазамышчэння: яно з'яўляецца прыкладам для іншых у прыцягненні замежных інвестараў, ва ўкладанні ўласных інвестыцый у перспектыўнае развіццё вытворчасці і мадэрнізацыю абсталявання, адкрыцця новых рабочых месцаў.

Сакрат цяперашняй стабільнасці акажаўся даволі простым: удыхнуць у працоўны калектыў аптымізм, выйсці з даўгоў і нарастаючых абароты на многіх вытворчых параметрах удалося чалавеку, які быў назначаны на пост кіраўніка фабрыкі з народа — Юрыю Чарнышову, які дагэтуль узначальваў невялічкіе прадпрыемствы ў Барысаўскім раёне.

Карэспандэнт «Звязды» нядаўна сустрэўся з генеральным дырэктарам ААТ «Гродзенская тытунёвая фабрыка «Нёман» Юрыем Чарнышовым.

і намецці шляхі выхаду на дарогу стабільнасці. Вялікая ўдзячнасць — у адрас нашага ўрада і кіраўніка Аляксандра Лукашэнкі, які паспрыў таму, каб у 1999 годзе пачалася шырокамаштабная рэканструкцыя фабрыкі, прычым без адрыву ад вытворчасці, якая пасляхова завяршылася ў 2002-ім, а таксама паверыў і падтрымаў наша прадпрыемства 5 гадоў таму.

— Тым не менш, калі ўспомніць май 2005 года...

— Шчыра кажучы, успаміны яшчэ свежыя, бо прыйшоў не так шмат часу. Нават неспецыялісты могуць сабе ўявіць, што такое картатэка на 3 мільярды рублёў і даўгі ў 50 мільярдаў рублёў. На той час ГТФ «Нёман» не плаціла ні падаткаў, ні зарплат. Сённяшнія лічы не ідуць ні ў якае параўнанне: сёлета мы плануем заплаціць у дзяржбюджэт каля 400 мільярдаў рублёў і атрымаць 80-90 мільярдаў рублёў чыстага прыбытку.

стацыя дарэмнымі — работнік не можа справіцца з пастаўленай задачай, то з ім, як бы шкада не было, трэба расставацца.

Не паверыце, але ж нешта падобнае назіралася ў нашым калектыве, калі фінансісты ці эканамісты не маглі правяці сябе належным чынам у экстрэмальнай сітуацыі, пры поўным безграшоўці.

— Юрыі Сцяпанавіч, няўжо Вы вучылі сваіх спецыялістаў рабіць грошы з паветра?

— А гэта як каму падасца. Я не меў прафесійнай адукацыі эканаміста-бухгалтэра, але ж у душы нешта мне падказвала, як паступаць у той ці іншай сітуацыі. Напрыклад, у свой час мы актыўна бралі крэдыты ў адным банку пад 12 працэнтаў і кіпалі на далазіт пад 27 працэнтаў у другім банку. За кошт гэтай розніцы пэўны час жылі. Гэта толькі адзін з нямногіх захадаў, які дапамог фабрыцы выжыць у няпростых эканамічных умовах.

— У сённяшніх «культурных» размовах не перастаюць разніцца чуткі, што колькасць прылішняў шкоднай звычайкі ў Беларусі значна вырасла, паколькі ў Беларусі значна павялічылася рэалізацыя прадукцыі ГТФ «Нёман».

— Гэта не зусім правільнае меркаванне. Тое, што ўзрасла колькасць айчынай прадукцыі і знайшла свайго пакупніка, тлумачыцца проста: дзякуючы грамадзянскай перакрытай каналы па ўзросце кантрабанднай прадукцыі з-за межы Беларусі. Гэта ў значнай ступені паспрыела пэўная і карпальная работа з многімі замежнымі мультыбрандавымі кампаніямі. Такімі, напрыклад, як «Брыціш-Амерыкан Табако».

Таму мы можам гаварыць, што за 5 гадоў актыўнай работы ўплыву кантрабандных паставак у Беларусь ўдалося звесці практычна да нуля. Зразумела, што дадатковыя некаль-

га прыбытку, але і як партнёраў, у якіх ёсць чаму павучыцца: перацяць вопыт, перадавыя тэхналогіі, навучыцца правільна выбіраць сыравіну і расходныя матэрыялы.

— Нядаўна правядзенне на базе ААТ «ГТФ «Нёман» нарады з кіраўнікамі вытворчых паддзяленняў «Брыціш-Амерыкан Табако» — пацярджэнне аўтарытэту фабрыкі ў вачах партнёраў?

— Можна сказаць, што так. Скажу болей, партнёрства з «Брыціш-Амерыкан Табако» стала пачаткам той тэхнічнай рэвалюцыі, якая ў вельмі кароткія тэрміны прывяла нашу фабрыку да сусветных стандартаў па вытворчых якасцях. Вельмі важна і тое, што разам з нашымі партнёрамі мы стварылі эфектыўную мадэль імпартазамышчальнай вытворчасці, якая дала магчымасць поўнаасцю выканаць дзяржаўную праграму імпартазамышчэння ў тытунёвай галіне і стала прыкладам для другіх айчынных прадпрыемстваў.

Гэтую думку раздзяляюць таксама і кіраўнікі вытворчых паддзяленняў усходняга рэгіёну «БАТ».

— Тым не менш, ніша на беларускім рынку для запавнення яе адпаведнай прадукцыі, што пакуль не вырабляецца ў Беларусі, застаецца?

— Зразумела, каб поўнаасцю ахапіць рынак імпарту, нам неабходна было ісці далей. На сёння мы маем кантрактную вытворчасць з яшчэ адной міжнароднай тытунёвай кампаніяй — «Джан Табако Інтэрнэйшнл». У бліжэйшых планах — дасягненні ўзаемапараўнення яшчэ з некалькімі мультыбрандавымі кампаніямі. Дзверы для любой з іх на фабрыцы не закрытыя, бо толькі ў здаровай канкурэнцыі з'яўляецца той прадукт, які прыцягвае даспадобы любому пакупніку.

— Сумесная работа з такімі сусветна вядомымі аўтарытэтамі мае на ўвазе кардынальнае вы-



ААТ ГТФ «Нёман» вялікае значэнне надае не толькі мадэрнізацыі вытворчасці, але і вырашэнню розных сацыяльных задач

Акрамя добрай сацыяльнай забяспечанасці, работнікі прадпрыемства імкнучыся, каб працаваць на высокім прафесійным узроўні, не дапускаячы на вытворчасці траўматызму.

І кіраўніцтва прадпрыемства толькі вітае такія ініцыятывы. Больш таго, на фабрыцы ўжо пэўны час дзейнічае правіла: адпрацаваў год без траўмаў — атрымаў мільён рублёў прэміяльнага. Відэаочна, што гэта паказальны прыклад таго, як захаванне здароўе работніку і матэрыяльна прастыміляваць, можа быць выкарыстаны і іншымі кіраўнікамі беларускіх прадпрыемстваў.

Сярэдняя зарплата работнікаў фабрыкі за студзень—верасень 2010 года склала 1802 тысячы рублёў.

Сёння ГТФ «Нёман» працуе з поўнай загрузкай і забяспечвае работай звыш 1100 чалавек, якія маюць значны вопыт работы ў тытунёвай прамысловасці. У тым ліку кіруючы састану — лепшыя айчынных управленцаў. У складзе прадпрыемства — СПК «Ханчыцы» ў Свіслацкім раёне і паліяўнічая гаспадарка «Нёман» у Лагойскім раёне.

«Брыціш-Амерыкан Табако» — у госці да нас

Гэтым ж днямі на ГТФ «Нёман» адбылася знакавая падзея, беспрэцэдэнтная па сваёй значнасці і важнасці.

Упершыню ў сваёй гісторыі ААТ Гродзенскай тытунёвай фабрыка «Нёман» стала базой для правядзення Нарады кіраўніцтва вытворчага аб'яднання рэгіёна Усходняга Еўропа Групы кампаній «Брыціш-Амерыкан Табако» з удзелам прадстаўнікоў Беларусі, Расіі, Сербіі, Украіны і Узбекістана.

Без сумнення, што правядзенне такога ўзроўню стала заканамерным вынікам мадэрнізацыі вытворчых баз ААТ «Гродзенская тытунёвая фабрыка «Нёман», і, у прыватнасці, паспяхова рэалізацыі нядаўняга інвестыцыйнага праекта ЗП «Брыціш-Амерыкан Табако» — буйнейшага ў гісторыі беларускай тытунёвай галіны. Кошт гэтага праекта склаў 6,5 мільёна еўра. Яе мэтай было набыццё фабрыкай новага абсталявання для вытворчасці прадукцыі.

Ініцыятарам рашэння выраць ГТФ «Нёман» у якасці пляцоўкі для правядзення цяперашняга сходу стаў рэгіянальны кіраўнік па вытворчасці Усходнеўрапейскага вытворчага аб'яднання групы кампаній «Брыціш-Амерыкан Табако» Андрэй Алвін Дэ Алвіера (на фота з генеральным дырэктарам ААТ «ГТФ «Нёман» Юрыем ЧАРНЫШОЎІМ).

Паводле яго слоў, падчас наведвання фабрыкі ў Гродне ў маі гэтага года ён быў прыемна здзіўлены станам яе вытворчых-тэхнічнай базы. А зараз, пасля завяршэння чарговага этапу мадэрнізацыі і ўстаноўкі новай высокапрадукцыйнай лініі, у набыццё якой удзельнічала замежнае прадпрыемства «Брыціш-Амерыкан Табако Трэйдінг Компані», ГТФ «Нёман» можа прэтэндаваць на статус адной з самых сучасных вытворчых пляцовак ва Усходняй Еўропе. Гэта выдатны прыклад таго, якія заключыў замежны госьць, які павінен працаваць міжнародна інвестыцыі. Як бачна, кантрактная вытворчасць на сёння стала паказчыкам узаемавыгаднага супрацоўніцтва беларускага дзяржаўнага прадпрыемства і вядучай сусветнай мультыбрандавай кампаніі.

Безумоўна, што гэта паказальны прыклад для прыцягнення замежных інвестыцый у Рэспубліку Беларусь для іншых айчынных прадпрыемстваў.



На ААТ ГТФ «Нёман» сцвярджаюць, што шлях на прадпрыемства ні для каго не закрыты. Адзін з крытэрыяў выбару — прадстаўленне бізнес-плана з умовамі вытворчасці і прысутнасці як мінімум не горшага, чым у кампаніі «Брыціш-Амерыкан Табако», а як максімум — больш выгаднага для фабрыкі ўмовы.

ААТ «Гродзенская тытунёвая фабрыка «Нёман» — лепшае прадпрыемства на Гродзеншчыне на папярэдняй дзяржбюджэту. Яно ўваходзіць па гэтым паказчыку ў дзясятку лепшых прадпрыемстваў Рэспублікі Беларусь.

За 9 месяцаў 2010 года разлікі з бюджэтам і за энерганосбіты здзяйсняліся ў поўным аб'ёме і ва ўстаноўленыя тэрміны. За гэты перыяд гэтага года ГТФ пералічана падаткаў, збору і абавязковых плаяжжоў у бюджэт 236,3 млрд рублёў, што на 79,9 млрд рублёў больш у параўнанні з аналагічным перыядам 2009 года — тэмпы росту склалі 151,1 працэнта.

і паказчыкі па продажы прадукцыі ў параўнанні з аналагічным перыядам мінулага года. А доля новых відаў прадукцыі для насычэння рынку значна вырасце.

Працоўны ў цэнай звязцы ў фармацы дзяржаўнай манополі, ГТФ «Нёман» ужо даўно дасягнула станючай дынамікі ў рэалізацыі прадукцыі і развіцці вытворчасці. Працаваць на склад тут ужо не прынята даўно, а ў свеце патрабаванні кіраўніка дзяржавы па разгрузцы складоў, на ААТ ГТФ «Нёман» работа пастаўлена так, што выпускаемая прадукцыя рэалізуецца ў самае кароткія тэрміны.

ААТ «ГТФ «Нёман» у сваім развіцці прыярытэтнымі лічаць многія накірункі

Жыццё — за ўласныя інвестыцыі

Прыцягненне замежных інвестыцый — стратэгічная задача для любой айчынскага прадпрыемства. Пра гэта гаворыцца на самых высокіх трыбунах дзяржаўнай улады.

На ГТФ «Нёман» мяркуюць, што ў рамках уласна інвестыцыйнай праграмы на 2010 год фінансавыя ўкладанні фабрыкі, у тым ліку і на мадэрнізацыю вытворчасці, складуць каля 70 мільярдаў рублёў, што больш чым удвая ў параўнанні з 2009 годам.

Зразумела, што інвестыцыйная праграма накіраваная на эканомію матэрыяльных затрат і павышэнне эфектыўнасці гаспадарчай дзейнасці прадпрыемства. У прыватнасці, на ўстаноўку ў вытворчых памяшканнях высокаэфектыўнай сістэмы кандыцыянавання, якая зроблена на прадпрыемстве вядучых сусветных кампаній.

За студзень—верасень 2010 года фабрыкай выкананы паказчыкі па асваенні інвестыцый у асноўны капітал, аб'ём якіх склаў 52,8 млрд рублёў.



Работнік ГТФ «Нёман» з замежным спецыялістам, які займаецца наладкай новага абсталявання.

Новую прадукцыю — на новым абсталяванні

Пры гранд'бизнесці задач на насычаным спажывецкага рынку, папярэдняй дзяржаўнага бюджэту і далейшым развіцці на ГТФ «Нёман» выдатна разумець: для таго, каб паліпацца якасць выпускаемай прадукцыі, неабходна змяняць энергаэмае састаралае абсталяванне на новае, высокапрадукцыйнае, якое не толькі дазваляе пазбегнуць высокіх вытворчых страт, але і дазваляе зменшыць расход электраэнергіі на вытворчасці.

У мінулым годзе сапраўднай знакавай падзеяй у жыцці гродзенскай «табачка» была закупка двух сучасных ліній па вырабе прадукцыі прэміум-класа. Адна з іх — лінія «King Size», другая — лінія «Super Slim».

Гэтым ж днямі прадпрыемства зрабіла яшчэ адзін крок у выкананні ўласнай праграмы па мадэрнізацыі. Тут прайшла наладка суперсучаснага імпартнага абсталявання — двух новых ліній «King Size» і «Compact King Size». Дзякуючы ім у самы бліжэйшы час з канвеера прадпрыемства будзе сыходзіць прадукцыя, якая дагэтуль завозілася ў нашу рэспубліку па імпарце.

На ГТФ «Нёман» лічаць, што новае абсталяванне акупіцца за 3-4 гады.

Энергазберажэнне

Працоўны ва ўмовах, калі прыходзіцца шмат фінансавых сродкаў траціць на мадэрнізацыю вытворчасці, пытанне энергаэмае абсталявання і энергазберажэння застаюцца актуальнымі заўсёды. На прадпрыемстве ўмовы павышаныя ўвага.

Сёлета паказчык на энергазберажэнні на выніках работы за студзень—верасень 2010 года ў цэлым па прадпрыемстве склаў «мінус» 17,1 працэнта.

Экспарт — імпорт

Паказчык па тэмпе росту экспарту тавараў за 9 месяцаў гэтага года выкананы на 382,3 працэнта пры плане ў 200 працэнтаў. За студзень—верасень 2010 года адгружана на экспарт 56,4 млн штук прадукцыі тытунёвай вырваў, рост да аналагічнага перыяду мінулага года склаў 4,5 раза.

ЗАПРАШАЕМ ДА СУПРАЦЭМІТВА!

НАШ АДРАС:
Рэспубліка Беларусь,
230771, г. Гродна,
вул. Арджанікідзе, 18
www.tabak.by
e-mail: info@tabak.by
Адрэс маркетынгу:
Тэл.: +375 152 522 076;
522 074.

Тэл./факс:
+375 152 522 075.

АДДЕЛ РЭАЛІЗАЦЫІ:
Тэл.: +375 152 525 206;
524 952.

Тэл./факс:
+375 152 541 974.

Матэрыялы інфармацыйнага старонкі падрыхтаваны ўладальнікам ЗДАНОВІЧ, Яўген ПЯСЕЦКІ (фота) і з архіва прадпрыемства.

Працэс наладкі новага абсталявання пра даламозе замежнага спецыяліста.

РЭІНКАРНАЦЫЯ ЗАЛАТОГА ЛІСТА

Сёлетняя праграма кінафестывалю «Лістапад» не горшая за Канскую!

Татальнага абнаўлення галоўнага беларускага кінафоруму чакалі даўно. Цяпер XVII МКФ «Лістапад» будзе мець якая адносна аблічча: чырвоны дыянак на цырымоні адкрыцця перад будынкам Палаца Рэспублікі, зоркі міжнароднага класа, выдатны кінапраграма. Адной з галоўных змен фестывалю стане тое, што Гран-пры будзе ўручацца паводле галасавання кампетэнтнага прафесійнага міжнароднага журы, а не згодна з глядацкім галасаваннем. Гэтая змена наблізіць наш фестываль да фестывалю міжнароднага класа. Абноўлена каманда «Лістапада» на чале з дырэктарам Анжэлікай КРАШУСКАЙ працуе над тым, каб зрабіць фестываль не сезонным, а пастаянным. «Такім чынам мы стараемся стварыць перадумовы для ўваходжання ў Еўрапейскую асацыяцыю прадзюсаруў» — каментуе дырэктар «Лістапада».

Андрэй БЫЧКОЎ, выканаўчы абавязкі дырэктара Дэпартамента па кінематографіі Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь лічыць: — Раней у конкурсную праграму маглі патрапіць сярэднія і дрэнныя фільмы, а сёлета вы пабачыце выключна якасць, значныя сучасныя фільмы-з'явы: 12 фільмаў у асноўным конкурсе, 9 — у конкурсе маладога кіно, 20 — у конкурсе дакументальнага кіно і 12 — у конкурсе маладога дакументальнага кіно. 6 фільмаў будзе ўдзельнічаць у конкурснай праграме «Лістападзіка». Вялікая колькасць фільмаў плануецца ў пазаконкурснай праграме. Я вельмі рады ўсіх ацэньваць фестываль не па цырымоніях адкрыцця-закрыцця, а па якасці фільмаў. Што датычыцца дзелавой часткі фестывалю, то будучы запрошаныя прадзюсары, рэжысёры, акцёры, з якімі мы абмяркуем дэталі сумеснай кінавытворчасці. У нас ужо ёсць заканадаўчая база для таго, каб рабіць сумеснае кіно з Еўрасоюза.

Аматары кіно змогуць пазнаёміцца з самымі разнастайнымі фільмамі з розных куткоў свету: ад праблемнага сацыяльнага кіно краін СНД да новага філіпінскага кіно. Насамрэч, такіх магчымасцяў ў гледачоў «Лістапада», напэўна, раней не было. **Дырэктар**



Наталія Адамовіч расправядае пра гісторыю мястэчка (бабруйскага) школьнікам.

«Вайна пад стрэхамі». Ці быць музею ў Глушы?

Тут, на Бабруйскай, імя Алеся Адамовіча памятаюць — менавіта ў Глушы беларускі пісьменнік, кінасцэнарыст пражыў усё жыццё. Сюды час ад часу прывязджаюць школьныя экскурсіі, і дачка пісьменніка Наталія Адамовіч, якая сёння займаецца творчай спадчынай, з задавальненнем распавядае пра мястэчка, пра ваенныя часы, пра таленавітага бацьку. Ды і мясцовыя, глушанцы, аздажы пажажы дом, які яшчэ добра захаваны. Але вёска не першы год чкае музейнай экспазіцыі. Музея, які будзе прысвечаны не столькі самому Адамовічу, колькі яго творчасці і тым балючым ваенным момантам існавання жыхароў мястэчка, як і ўсёй Беларусі». **Марына БЕГУНKOBA.** Фота аўтара.

«ЗЯМЛЯ ДЗЯДОЎ» УЛАДЗІМІРА КАРАТКЕВІЧА

Выканаўч і 1 лістапада ў вялікай зале Белдзяржфілармоніі Нацыянальнага канцэртнага аркестру Рэспублікі Беларусь, які нядаўна атрымаў званне «академічнага». Праграма «Кветка сонца Уладзіміра Караткевіча» складалася да 80-годдзя з дня нараджэння пісьменніка. А лістапад — яго месяц.

Што ні кажаце, а Нацыянальны канцэртны аркестр і яго кіраўнік Міхаіл Фінберг вельмі любяць беларускую паэзію: любяць ці памятнага да нашых класікаў і выдатных паэтаў заўсёды вядзе да стварэння цэлай праграмы ці ўзнікнення цыклу п'есы. У нас ёсць майстар — народны артыст Беларусі кампазітар Эдуард Зарыцкі, які стаў аўтарам п'еснага цыкла на вершы Якуба Коласа. І паэтычную творчасць Караткевіча ведае, бо чытаў вершы, перш чым некаторыя загучалі музычна для яго, а потым і для нас. Але ў гэтым канцэрце Зарыцкі не адзіны аўтар музыкі. Творчасцю Караткевіча натхніліся Алег Елісееў, Валяціна Сярых, Алена Атрашкевіч. І нават музыканты аркестра глыбока і пранікліва словы ўспрымаюць як музыку: скрыпкач аркестра Алена Навуменка напісала чатыры п'есні, якія прагучаць у канцэрце.

30 п'есень праграмы — гэта 30 вершаў, якія паўсталі з 3-хкіх старонак. Гэта 30 сюжэтаў з беларускага жыцця, як, напрыклад, «Тэся шафера». Ці 30 вобразаў, такіх прыгожых, як ягона «Кветка сонца», якія нарадзіліся ў душы паэта і праніклі ў свет сучасных слухачоў. Для нас Караткевіч — класік. Гэта нібыта аддале, робяць асобу недасягаальнай, накладвае пэўнае «правільнае» ўспрыманне яго твораў: маўляў, пра класікаў неабходна гаварыць толькі так, як трэба. Але сам Караткевіч — сапраўды народны пісьменнік, вельмі сучасны па тым думка, якія даносяць да нас яго творы. Пра гэта нагадае самы дэмакратычны жанр — п'есня, якую можна спяваць пасобіч і разам. Як «Зямлю дзядоў» у фінале разам з Мікалаем Скорычым.

Ларыса ЦІМОШЫК.

Чаму ён спадзяваўся на расійскага імператара і куды гэта прывяло?

Ларыса ЦІМОШЫК

...Залесе засталася далёка. Да Фларэнцыі яшчэ ехаць, дарога доўгая. Дрэздэн. Адраснае бюро. Дзяўчына, цікаўная, — яе прыцягнула гаворка паважанага наведніка. Разгаварыліся. Яна зразумела, што ён з Рэчы Паспалітай, і пачала залівацца слязамі: «Я так люблю паланезы Міхала Клеафаса Агінскага, яны краюцца за душой, а асабліва гісторыя пра тое, як ён учыніў самазбойства, і пры гэтым гучаў яго паланез». Гісторыя была раскручаная: любіны троххатнік, супернік перамагае. Калі каханая танцуе з супернікам, гучыць паланез, а яго аўтар страляе з пісталета сабе ў скроню... Дзяўчына доўга яшчэ не магла паверыць, што яе куміры жылі! Трагічная гісторыя аказалася ўдалым рэкламным ходам, якім карысталіся выдаўцы нот.

Пасля гэтай сустрэчы Агінскі паспяхова даехаў да Фларэнцыі, дзе правёў апошнія гады свайго жыцця. Знойшоў спачын у самым ганаровым месцы — царкве Святога Крыжа, дзе пахаваныя сусветныя славутасці, такія як Макіавелі, Галілей, вялікі кампазітар Расіні і іншыя асобы. Быць пахаваным там — знак вялікай пашаны.

Даследчыца творчасці Міхала Клеафаса Агінскага Святлена Немагай ведае ці не ўсе апісанні гісторыі з яго жыцця. Але прызнаецца, што ўнікаюць інтрыгуючыя загадкі:

— Агінскі быў брэндавай асобай свайго часу. З яго біяграфіяй заўсёды вязаліся нейкія плёткі, чуткі. Ён і быў вядомы пры жыцці не як аўтар папулярнага сёння паланеза «Развітанне з радзімай», а стаў вядомы дзякуючы аднаму са сваіх першых паланезаў Фа мажор. Яго часам называлі «Паланез смерці». Менавіта ў сувязі з гэтым паланезам Агінскі ў «Лістах пра музыку» апісвае той анекдатычны выпадак у Дрэздэне. Гэта сведчанне сапраўднай славы. З паланезаў Агінскага пры яго жыцці распачыналіся балі ў Санкт-Пецярбургу, у Варшаве. І сёння пісьменнікі пішуць пра яго кнігі. Адзін мой знаёмы пісьменнік упэўнены, што «Паланез смерці» Агінскага гучаў на балі састаны ў рамана Булгакава. Мне гэта не блізка. Але легенда пастаянна вяртаецца творчую думку.

Папулярнасць Агінскага як кампазітара ідзе ўразрэз з яго палітычнай кар'ерай. Ён лічыў сябе палітыкам, але пацярпеў поўнае фіяска ў гэтай дзейнасці. Яго віны ў гэтым няма: ён жыў у такі час, пры такіх абставінах. На свае ўласныя вочы бачыў, як разбураецца і нішчыцца дзяржава, ідэаламі якой ён жыў, а паправіць нічога не мог.

— Хоць і да Кацярыны ездзіў...

Найбольшы надзеі ён у складала на Аляксандра І. Пра супрацоўніцтва з ім Агінскага і дакладныя запісы аб адраджэнні Вялікага Княства Літоўскага дакладна вядома. Але пасля Венскага кангрэса 1815 года Аляксандр адчуў сябе досыць магутным імператарам. Перамога ў вайне 1812 года падняла яго рэйтынг, яму далі сталіся вялікі тэрыторыі ва ўсёй Польшчы. Яму як імператару, які самасцвердзіўся на еўрапейскім палітычным Алімпе, перастаў быць цікавым праект адраджэння Вялікага Княства. Адносіны з імператарам расчаравалі ў мемуарах Агінскага, якія канчаюцца на 1815 годзе, бо менавіта тады ён зразумёў, што нічога не атрымаецца. Пяць гадоў ён яшчэ гаўсаў, жыў у Залесе. Удзельнічаў у праекце разнавольна сцяган, дапамагаў мясцовай шляхце. Пазней, калі ён зразумёў, што і гэта не дае належага плёну, уцёк у Фларэнцыю. Гэта былі ўцёкі расчаравання. У Фларэнцыі ён аддаваў культурніцкаму жыццю, выдае свае мемуары, сябраў з музыкантамі, арганізуе салонныя сустрэчы. Гэта перыяд падсумавання і асэнсавання як палітычнай кар'еры так і музычнай, бо там ён «Лісты пра музыку» завяршае.

— Пра музычную славу ён, можа, і не думаў, але дагэтуль застаецца самым папулярным

марш Агінскага быў знойдзены ў архівах кампазітара Беларусі. — Гэта феномен, бо Агінскі сябе кампазітарам сапраўды не лічыў. Ён мог сабе дазволіць друкаваць творы за ўласны кошт і ахвяраваць увесь даход ад продажу гэтых твораў на карысць Віленскага таварыства дабрачыннасці. Агінскі быў старэйшай перамога аддзелу таварыства, яго выконвала ролю гвардыскага самакіравання. Бо калі Віліны ў аўстрыяўскіх Віленскага княства ўдзілі да Расійскай імперыі, то расійскім чыноўнікам не хачелася займацца праблемамі і справамі гэтага краю і некаму дапамагаць. Шляхта ўтварыла гэтае таварыства — будавала школы, дапамагала бедным, дзякуючы чаму ў Віліні не было бадзгя — іх вучылі, апрамані, лячылі. Агінскі прымаў самы актыўны ўдзел у справах гэтага таварыства.

Музычную вобласць ён мысліў як хобі. Але сціпленскія творы — як перліны. Меладыйныя, пластычныя, напісаныя таленавітым чалавекам, за што і палюбілі.

Тады з'явіўся выпадак з Эрнэстам Тэадорам Гофманам, аўтарам казкі пра Шаўкунка. Ён працаваў пэўны час у Варшаве, быў значымым музычным крытыкам, і аднойчы змясціў невялікі артыкул наконт паланезаў Агінскага, якімі захапляўся. І напісаў, што калі яму ў рукі трапілі асобнік «паланезаў» паланезаў для фартэпіяна, то ён быў уражаны, наколькі яны мала распрацаваныя. Насамрэч Гофман патрапіўся ў

вісіці, падзвігаў і памылак. Ад гэтага не ўцяжэй. Іхняя кроў пльыве ў маіх жыхлах, густая, яркая, напоеная лютасцю і дабрыйні, элосію і пшчотнай.

І няспынны ток гэтай крыві — як няспынны ток вод майго Дняпра, майёй вялікай ракі.

Ён віраваў у тое, мінулае, лета, ён ніяк не хацеў увайсці ў трубу, Дняпро. На няжылічныя версты таёкі залітыя палыны, і калі мы ішлі па іх з таптухай — вада была нам вышэй калена, а кветкі — па самыя грудзі. Мора кветак і мора вады.

А потым я і сябра, чужы па народзе і родны па духу чалавек, прыплылі на чаўне да падоўжана старажытнага гарадзішча і ўзышлі на яго і ўбачылі за сабою мора кветак, а перад сабою — на дванажлікіх вёрст — мора вады, зялёнае астравамі, звычайнае птушным крыкам. І сябра ціха сказаў:

— Я цяпер разумею, дзе чалавек упершыню зразумуў, што можа лётаць. Даджы вымыслі з зямлі на гарадзішчы накіраваны стрэл, і мы збіралі іх. А потым я знайшоў паўкружлы надздраваты камышак слава са споду домніцы: тое, што засталася ад выгалаўнага ў ёй металу. Металу, з якога продкаў зрабіў мек, каб сустраскаць ім ворага, або нарог для сахі, каб араць сваё поле.

Хто ведае, што ён з яго зрабіў? Я нічога не ведаю аб ім.

У бялыта яго з яго продкамі і нашчадкамі, як мае нашчадкі будучы блытаць мяне з ім. Таму што пройдуць такія вялікія тысячы год, што ўсім будзе ўсё адно. І мой курган зблытаюць з іхнімі. І справу маю зблытаюць з іхняй справай. Ці здолеець людзі адраціць «стралу» ад «стрэльбы» ў век, калі забудзецца самое слова «зброя»?

І ўсё ж я з ім, даўнім майстрам, з імі, нашчадкамі, таму што я ёсць кропля цэлага мора, вечнага мора, імя якому — народ.



Дваіны партрэт Агінскага з першай жонкай Ізабэлай.

скай класічнай скрыпнічнай школы. Пасля Агінскі закінуў скрыпку, тлумачыў тым, што ў яго пачаў псавацца зрок, ён не мог бачыць нот. У 1808-10 гадах ён пачаў вяртацца да гэтага інструмента, бо адзін з яго скрыпнічных тэатраў паўраў яму насіць акуляр. І ў Парыжы ён займаецца з вядомым прадстаўніком французскай скрыпнічнай школы Перам Баё.

— Навошта? Ён разумеў, што не будзе канцэртаваць... — Тады, пры немагчымасці націснуць на кнопку і ўключыць FM-радыё, на музыку глядзелі па-іншаму. Вакол была цішыня і існавала толькі жывая музыка, на лавку трэба было напуючы сваё асроддзе. Была патрэба ўласнымі сіламі арганізоўваць танцавальныя вечары.

Агінскі вельмі любіў музыцыраваць у квартэце. Ён не любіў іграць сам, болей аддаваў перавагу сумеснай ігры на якім-небудзь інструменце, музыцыраванне было сродкам суднасці. У Залесе пры яго міні-двары працаваў іспанец Эскудара, скрыпач, дзеля сумеснага музыцыравання. Для гэтага трэба было добра валодаць інструментам.

— Ён прывіў любоў да музыкі дзецям? — Бацька падаваў прыклад — проста любіў музыку. Ён перадаў гэта свайму дзеціну, бо Амеція была добрай музыкай, сама пісала творы ўжо ў раннім узросце, у Залесе. З мужам Юзафам Залускім яна заснавала курорт у Івонічы, які дагэтуль існуе. Там захавалася сцэна ў выглядзе ракавіны, дзе стаяла фартэпіяна — яны давалі канцэрты для гасцей. Амеція сваіх дзяцей вучыла сама. Яе сын Караль Бернард Залускі сябраваў з Францам Лістам, музыцыраваў, пісаў музыку, хоць заставаўся дыпламатам Аўстрыйскай імперыі. Кола яго інтарэсаў было шырокае. Ён прысутнічаў на раскопках Троі Шліманам. Пакінуў некалькі твораў, на тыхніхніх старажытны Грэцыяй.

Сын Агінскага Ірэнзіў атрымаў маёнтак у Рэтаве, што ў Літве. Ён там разгарнуў дзейнасць па

націснуць на кнопку і ўключыць FM-радыё, на музыку глядзелі па-іншаму. Вакол была цішыня і існавала толькі жывая музыка, на лавку трэба было напуючы сваё асроддзе. Была патрэба ўласнымі сіламі арганізоўваць танцавальныя вечары.

Амаль ва ўсіх пакаленнях, пачынаючы з Міхала Клеафаса, тыя ці іншыя прадстаўнікі роду не толькі займаліся музыкой, але і пісалі творы, хоць ніколі не мусілі зарабляць музыкой на жыццё.

Зараз дынастыя працягваецца па дочках Агінскага. Іва Залускі, які жыве ў Англіі, — доказ таму, што творчая іскра пльыве ў пакаленнях. Ён напачатку не думаў пра тое, што яго продкі ўтварылі музычную дынастыю. Але стаў музыкантам, напісаў некалькі рок-операў, якія былі папулярныя ў каледжах у Англіі. У сталым узросце аднавіў сваю фартэпіянную тэхніку, заняўся папулярызачыяй творчасці Агінскіх.

— Бацька падаваў прыклад — проста любіў музыку. Ён перадаў гэта свайму дзеціну, бо Амеція была добрай музыкай, сама пісала творы ўжо ў раннім узросце, у Залесе. З мужам Юзафам Залускім яна заснавала курорт у Івонічы, які дагэтуль існуе. Там захавалася сцэна ў выглядзе ракавіны, дзе стаяла фартэпіяна — яны давалі канцэрты для гасцей. Амеція сваіх дзяцей вучыла сама. Яе сын Караль Бернард Залускі сябраваў з Францам Лістам, музыцыраваў, пісаў музыку, хоць заставаўся дыпламатам Аўстрыйскай імперыі. Кола яго інтарэсаў было шырокае. Ён прысутнічаў на раскопках Троі Шліманам. Пакінуў некалькі твораў, на тыхніхніх старажытны Грэцыяй.

Сын Агінскага Ірэнзіў атрымаў маёнтак у Рэтаве, што ў Літве. Ён там разгарнуў дзейнасць па

націснуць на кнопку і ўключыць FM-радыё, на музыку глядзелі па-іншаму. Вакол была цішыня і існавала толькі жывая музыка, на лавку трэба было напуючы сваё асроддзе. Была патрэба ўласнымі сіламі арганізоўваць танцавальныя вечары.

Амаль ва ўсіх пакаленнях, пачынаючы з Міхала Клеафаса, тыя ці іншыя прадстаўнікі роду не толькі займаліся музыкой, але і пісалі творы, хоць ніколі не мусілі зарабляць музыкой на жыццё.

Зараз дынастыя працягваецца па дочках Агінскага. Іва Залускі, які жыве ў Англіі, — доказ таму, што творчая іскра пльыве ў пакаленнях. Ён напачатку не думаў пра тое, што яго продкі ўтварылі музычную дынастыю. Але стаў музыкантам, напісаў некалькі рок-операў, якія былі папулярныя ў каледжах у Англіі. У сталым узросце аднавіў сваю фартэпіянную тэхніку, заняўся папулярызачыяй творчасці Агінскіх.

— Бацька падаваў прыклад — проста любіў музыку. Ён перадаў гэта свайму дзеціну, бо Амеція была добрай музыкай, сама пісала творы ўжо ў раннім узросце, у Залесе. З мужам Юзафам Залускім яна заснавала курорт у Івонічы, які дагэтуль існуе. Там захавалася сцэна ў выглядзе ракавіны, дзе стаяла фартэпіяна — яны давалі канцэрты для гасцей. Амеція сваіх дзяцей вучыла сама. Яе сын Караль Бернард Залускі сябраваў з Францам Лістам, музыцыраваў, пісаў музыку, хоць заставаўся дыпламатам Аўстрыйскай імперыі. Кола яго інтарэсаў было шырокае. Ён прысутнічаў на раскопках Троі Шліманам. Пакінуў некалькі твораў, на тыхніхніх старажытны Грэцыяй.

Сын Агінскага Ірэнзіў атрымаў маёнтак у Рэтаве, што ў Літве. Ён там разгарнуў дзейнасць па

націснуць на кнопку і ўключыць FM-радыё, на музыку глядзелі па-іншаму. Вакол была цішыня і існавала толькі жывая музыка, на лавку трэба было напуючы сваё асроддзе. Была патрэба ўласнымі сіламі арганізоўваць танцавальныя вечары.

Амаль ва ўсіх пакаленнях, пачынаючы з Міхала Клеафаса, тыя ці іншыя прадстаўнікі роду не толькі займаліся музыкой, але і пісалі творы, хоць ніколі не мусілі зарабляць музыкой на жыццё.

Зараз дынастыя працягваецца па дочках Агінскага. Іва Залускі, які жыве ў Англіі, — доказ таму, што творчая іскра пльыве ў пакаленнях. Ён напачатку не думаў пра тое, што яго продкі ўтварылі музычную дынастыю. Але стаў музыкантам, напісаў некалькі рок-операў, якія былі папулярныя ў каледжах у Англіі. У сталым узросце аднавіў сваю фартэпіянную тэхніку, заняўся папулярызачыяй творчасці Агінскіх.

— Бацька падаваў прыклад — проста любіў музыку. Ён перадаў гэта свайму дзеціну, бо Амеція была добрай музыкай, сама пісала творы ўжо ў раннім узросце, у Залесе. З мужам Юзафам Залускім яна заснавала курорт у Івонічы, які дагэтуль існуе. Там захавалася сцэна ў выглядзе ракавіны, дзе стаяла фартэпіяна — яны давалі канцэрты для гасцей. Амеція сваіх дзяцей вучыла сама. Яе сын Караль Бернард Залускі сябраваў з Францам Лістам, музыцыраваў, пісаў музыку, хоць заставаўся дыпламатам Аўстрыйскай імперыі. Кола яго інтарэсаў было шырокае. Ён прысутнічаў на раскопках Троі Шліманам. Пакінуў некалькі твораў, на тыхніхніх старажытны Грэцыяй.

Сын Агінскага Ірэнзіў атрымаў маёнтак у Рэтаве, што ў Літве. Ён там разгарнуў дзейнасць па

націснуць на кнопку і ўключыць FM-радыё, на музыку глядзелі па-іншаму. Вакол была цішыня і існавала толькі жывая музыка, на лавку трэба было напуючы сваё асроддзе. Была патрэба ўласнымі сіламі арганізоўваць танцавальныя вечары.

Амаль ва ўсіх пакаленнях, пачынаючы з Міхала Клеафаса, тыя ці іншыя прадстаўнікі роду не толькі займаліся музыкой, але і пісалі творы, хоць ніколі не мусілі зарабляць музыкой на жыццё.

Зараз дынастыя працягваецца па дочках Агінскага. Іва Залускі, які жыве ў Англіі, — доказ таму, што творчая іскра пльыве ў пакаленнях. Ён напачатку не думаў пра тое, што яго продкі ўтварылі музычную дынастыю. Але стаў музыкантам, напісаў некалькі рок-операў, якія былі папулярныя ў каледжах у Англіі. У сталым узросце аднавіў сваю фартэпіянную тэхніку, заняўся папулярызачыяй творчасці Агінскіх.

— Бацька падаваў прыклад — проста любіў музыку. Ён перадаў гэта свайму дзеціну, бо Амеція была добрай музыкай, сама пісала творы ўжо ў раннім узросце, у Залесе. З мужам Юзафам Залускім яна заснавала курорт у Івонічы, які дагэтуль існуе. Там захавалася сцэна ў выглядзе ракавіны, дзе стаяла фартэпіяна — яны давалі канцэрты для гасцей. Амеція сваіх дзяцей вучыла сама. Яе сын Караль Бернард Залускі сябраваў з Францам Лістам, музыцыраваў, пісаў музыку, хоць заставаўся дыпламатам Аўстрыйскай імперыі. Кола яго інтарэсаў было шырокае. Ён прысутнічаў на раскопках Троі Шліманам. Пакінуў некалькі твораў, на тыхніхніх старажытны Грэцыяй.

Сын Агінскага Ірэнзіў атрымаў маёнтак у Рэтаве, што ў Літве. Ён там разгарнуў дзейнасць па



Марш Агінскага быў знойдзены ў архівах.

націснуць на кнопку і ўключыць FM-радыё, на музыку глядзелі па-іншаму. Вакол была цішыня і існавала толькі жывая музыка, на лавку трэба было напуючы сваё асроддзе. Была патрэба ўласнымі сіламі арганізоўваць танцавальныя вечары.

Амаль ва ўсіх пакаленнях, пачынаючы з Міхала Клеафаса, тыя ці іншыя прадстаўнікі роду не толькі займаліся музыкой, але і пісалі творы, хоць ніколі не мусілі зарабляць музыкой на жыццё.

Зараз дынастыя працягваецца па дочках Агінскага. Іва Залускі, які жыве ў Англіі, — доказ таму, што творчая іскра пльыве ў пакаленнях. Ён напачатку не думаў пра тое, што яго продкі ўтварылі музычную дынастыю. Але стаў музыкантам, напісаў некалькі рок-операў, якія былі папулярныя ў каледжах у Англіі. У сталым узросце аднавіў сваю фартэпіянную тэхніку, заняўся папулярызачыяй творчасці Агінскіх.

— Бацька падаваў прыклад — проста любіў музыку. Ён перадаў гэта свайму дзеціну, бо Амеція была добрай музыкай, сама пісала творы ўжо ў раннім узросце, у Залесе. З мужам Юзафам Залускім яна заснавала курорт у Івонічы, які дагэтуль існуе. Там захавалася сцэна ў выглядзе ракавіны, дзе стаяла фартэпіяна — яны давалі канцэрты для гасцей. Амеція сваіх дзяцей вучыла сама. Яе сын Караль Бернард Залускі сябраваў з Францам Лістам, музыцыраваў, пісаў музыку, хоць заставаўся дыпламатам Аўстрыйскай імперыі. Кола яго інтарэсаў было шырокае. Ён прысутнічаў на раскопках Троі Шліманам. Пакінуў некалькі твораў, на тыхніхніх старажытны Грэцыяй.

Сын Агінскага Ірэнзіў атрымаў маёнтак у Рэтаве, што ў Літве. Ён там разгарнуў дзейнасць па

націснуць на кнопку і ўключыць FM-радыё, на музыку глядзелі па-іншаму. Вакол была цішыня і існавала толькі жывая музыка, на лавку трэба было напуючы сваё асроддзе. Была патрэба ўласнымі сіламі арганізоўваць танцавальныя вечары.

Амаль ва ўсіх пакаленнях, пачынаючы з Міхала Клеафаса, тыя ці іншыя прадстаўнікі роду не толькі займаліся музыкой, але і пісалі творы, хоць ніколі не мусілі зарабляць музыкой на жыццё.

Зараз дынастыя працягваецца па дочках Агінскага. Іва Залускі, які жыве ў Англіі, — доказ таму, што творчая іскра пльыве ў пакаленнях. Ён напачатку не думаў пра тое, што яго продкі ўтварылі музычную дынастыю. Але стаў музыкантам, напісаў некалькі рок-операў, якія былі папулярныя ў каледжах у Англіі. У сталым узросце аднавіў сваю фартэпіянную тэхніку, заняўся папулярызачыяй творчасці Агінскіх.

— Бацька падаваў прыклад — проста любіў музыку. Ён перадаў гэта свайму дзеціну, бо Амеція была добрай музыкай, сама пісала творы ўжо ў раннім узросце, у Залесе. З мужам Юзафам Залускім яна заснавала курорт у Івонічы, які дагэтуль існуе. Там захавалася сцэна ў выглядзе ракавіны, дзе стаяла фартэпіяна — яны давалі канцэрты для гасцей. Амеція сваіх дзяцей вучыла сама. Яе сын Караль Бернард Залускі сябраваў з Францам Лістам, музыцыраваў, пісаў музыку, хоць заставаўся дыпламатам Аўстрыйскай імперыі. Кола яго інтарэсаў было шырокае. Ён прысутнічаў на раскопках Троі Шліманам. Пакінуў некалькі твораў, на тыхніхніх старажытны Грэцыяй.

Сын Агінскага Ірэнзіў атрымаў маёнтак у Рэтаве, што ў Літве. Ён там разгарну

Зоркі ў высях, як раніца росы, Колькі іх — не злічыць усіх, То Дзяды ўначы нябёсах Паліць свечкі для нас, жывых. Паліць, каб мы шляхоў не згубілі, Не забурдзілі цемрай жыццё... Колькі іх на зямлі забілі Куляй, здрадай ці горш — забыццём! Па гарачым вуголлі босыя За аблокі яны сыйшлі, Але крыўды не ўзліў у нябёсы — Крыўда звеку жыве на зямлі... Неба зорнае — росныя плясы, Млечны шлях, нібы вогнішчаў дым — Паліць свечкі Дзяды ў нябёсах, Дараваўшы усё ўсім.



У сусвец далёкім, Там, дзе райская кветень, Ёшлі Дзяды па аблоках, Як у полі па снезе. Размаўлялі па-свойска, Была ўспенная гаворка — Быў адзін з-пад Лагойска, А другі з-пад Нью-Ёрка. Узаемная споведзь Даражэй набажэнства: Ім было што ўспомніць — Тую хату з маленства, Сцежку ў полі жытнёвым, Кроплі сініх званочкаў І матуліны словы: — Будзьце разам, сыночкі... Прастунаў між аблокаў, Як з вясновай праталіны, Край бясконца далёкі І бясконца жаданы.

СКАНВОРД + СУДОКУ

Склаў Яўген ЛЯХАЎ.

A crossword puzzle grid with clues in Belarusian. The clues include: 'Дзюба-ковы ды-ван бору', 'Лісцеве дрэва з роду таполяў', 'Самая буйная артыярыя', 'Сабар, пры-цель', 'Дзяр-жанне ў прыладах працы', 'Рулявое кола на судне, самалеце', 'Мет-рычная адзінка аб'ёму', 'Асобы этап сабор-ніцтва', 'Бравы старшы-на на караблі', 'Калары-роў шу-роқ на вяртаты', 'Парламент у нека-рых дзяр-жавах', 'Цяр-павы прад-мета, тавару', 'Пушыны дра-леж-ны зьяр-ок', 'Варта, стара-жы вы пост', 'Неварма-льце па-таўшчан-не часткі арганізма', 'Алошыя літар-грас-кага алфа-віта', 'Залістая дарога ў гарах', 'Апо-весьць Элізы Ажэшкі', 'Салодкі канды-тарскі вы-аб', 'Паселішча на Каўказе ў Сярэд-няй Азіі', 'Буйны дра-лежнік з плямі-стай по-судо', 'Т.зв. ба-рановы гарошак', 'Даўней-згадчык паспа-ды', 'Частка сушы вуглом у мора', 'Канцлр-лада шко-льнага на-стаўніка', 'У матэ-матыцы да-паможная тэарэма', 'Аса-лода, за-да-валь-ненне', 'Вулкані-чная па-ро-да, га-ту-нак туфу', 'Горад-герой у Расіі', 'Адцен-ны мовы, яе гучанне', 'Лодка з падыясным рухавком', 'Судоку. У квадраце 9-9 клетак размясціце лічбы ад 1 да 9 уключна такім чынам, каб у кожным радку, кожным слупку, у блоках 3-3 клеткі, абмежаваных тлустай лініяй, кожная лічба сустракалася толькі адзін раз, без паўтору.

ПРАВЕРЦЕ, КАЛІ ЛАСКА, АДКАЗЫ
Сканворд (19 кастрычніка). Па гарызанталі: Бубен. Значэнне. Карунд. Сасуд. Гуслі. Жук. Наска. Азія. Палатно. Лес. Дудка. Атам. Конкін. «Ака». Барыня. Дар. Век. Сом. Мажор. Довад. Гак. Раек. Рэ-гата. Носік. Кіно. Улар. Тэраса. Жа-лейка. Па вертыкалі: Субтропікі. Здарэнне. Галун. Карсар. Сотнік. Ода. Елка. Найм. Сінод. Крокус. Орша. Сіпа. Сусед. Гліна. Нанду. Корж. Джала. Мір. Мана. Каса. Тры-вога. Ліра. Нерат. Маяк. Кабылка. Крыжаванка (21 кастрычніка). Па гарызанталі: 1. Польша. 3. «Кор-він». 6. Ліва. 10. Чага. 11. Вашчыла. 12. Аўра. 15. Воле. 16. Скот. 18. Абед.

ра. Наклад. Кантар. Крагі. Кар. Яхта. Ля. Юкала. Разак. Манікур. Рута. Судоку: адказы гл. у табліцы.
5 4 3 8 2 1 9 7 6
9 2 1 7 6 3 8 5 4
8 7 6 5 4 9 1 3 2
1 9 2 3 5 7 6 4 8
4 8 7 9 1 6 3 2 5
3 6 5 4 8 2 7 9 1
6 3 8 2 9 4 5 1 7
7 5 4 1 3 8 2 6 9
2 1 9 6 7 5 4 8 3



ФІНАНСАВЫ КРЫЗІС РАДОСУ НЕ ПЕРАШКОДА
У курортнай Грэцыі па-ранейшаму ёсць усё!

На паездку на востраў Радос ніяк не паўплывалі грэчаскае забастоўкі. Хоць апошнім часам там пратэстуюць усё. Нават работнікі міністэрства культуры і турызму нядаўна забарыкадзірава-ліся ў афінскім акропалі. Галоўную грэчаскую адметнасць турысты маглі хіба разглядаць здалёк. Улады не доўга мырыліся з такім станам справы, і паліцыя пачала штурм акропаля...

большасць таных забавак у маёй дачкі ўжо ёсць, ды і навошта везці з Грэцыі кітайскую цацку? Сувенір для дацкі я ў рэцпе рэшт купіла — прыстойнага мяккага мядзведзя за 16 еўра ў аэрапорце Радоса ў магазіне «Д'юці фры». Праўда, уважліва разгледзеўшы, знайшла надпіс «Made in China».

Тым часам большасць алімпійскіх аб'ектаў, якія пабудавала Грэцыя да Алімпіяды-2004, дагэтуль прастойвае і не знайшла свайго прымянення пасля гульні ў Афінах. Увогуле на Алімпіяду Грэцыя выдаткавала ў 5 разоў больш сродкаў, чым планавалася першапачаткова. Толькі ў наваколлі Афінаў было высаджана каля двух мільянаў дрэў, і да кожнага праведзена сістэма арашэння, што зусім не танна.

Нягледзячы на старажытнасць забудо-вы гэтых вуліц Радоса, складвалася ўра-жанне, што на верхніх паверхах жыўць са-мі гаспадары сувенірных крам і тавернаў. Хоць за сценамі і агароджамі мала што можна разгледзець. У памяці засталіся разваліны старога дома, якія я разгледзе-ла за плотам, так за шмат гадоў нікім і не прыбраныя. Яшчэ ў Радосе я бачыла адзі-ны дом, двор якога ўпрыгожвалі кветкі. У астатнім, што зазіўляла па дарозе з Радоса ў Ліндас, якая складае 50 кіламетраў, — ад-сутнасць побач з дамамі хоць якой-небудзь нядзяк расліннасці. З нашай страцю да агароду так нязвыкла не бачыць побач з дамамі кветак... Адзінае, што нагадала пра тое, што дом жыве — найўзясць по-бач з ім старога, які правіла, аўтамабіль. Не ведаю чаму, але старыя непарэзаныя аўтамабілі са слупчатымі коламі кідаюць пач побач з дарогай, нягледзячы на наў-наўнасць аўтамабільных звадкаў...

ЗВЯЗДА БЕЛАРУСКАЯ ГАЗЕТА
ЗАСНАВАЛІНІКІ: Савет Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, Палата прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь
РЕГІСТРАЦІЯНЫ ПАСВЕДЧАННЕ НУМАР 2 АД 17 ЛЮТАГА 2009 ГОДА.

Галоўны рэдактар У. НАРКЕВІЧ. РЕДАКЦЫЙНАЯ КАЛЕГІЯ: І. БАРАНОЎСкі, С. ГРЫБ, У. ЗДАНОВІЧ (намеснік галоўнага рэдактара), Н. КАРПЕНКА, Л. ЛАХМАНЕНКА, С. ПРТАС (намеснік галоўнага рэдактара), С. РАСОЛЬКА, Л. РЫЖАНКОВА (першы намеснік галоўнага рэдактара), Л. СВДРЬЦКАЯ, А. СЛАНЕЎСкі (намеснік галоўнага рэдактара), В. ЦЕЛЯШКІ, Л. ЦІМОШЫК, І. ШЧУЧЭНКА.
НАШ АДРАС: 220013 г. Мінск, вул. Б. Хмяльніцкая, 10-а.
Тэлефоны: прыёмная — 287 19 19 (тэл.факс); адрэдакцыі: пісьмаў — 287 18 64, падлікі і распаўсюджвання — 287 18 36, 287 18 51, юрыдычная — 287 19 68, сакратарыята — 292 05 82, адказных за выпуск дадаткаў: «Чырвоная змена» — 282 44 12; «Мясцовыя самаіраванне» — 292 21 03, уласных карэспандэнтаў: у Брэсце: 20 37 98, Віцебску: 43 23 74, Грод-не: 43 25 29, Гомелі: 40 91 92, Баранавічах: 47 71 94, Магілёве: 32 74 31; бухгалтэры: 292 22 03.
http://www.zviazda.by;
ПРЫЁМ тэл.факс: 287 17 79, РЭКЛАМЫ e-mail: reklama@zviazda.minsk.by

СЕННЯ Месяц Апошняга квадранта 30 кастрычніка. Месяц у сузор'і Дзевы.
Сонца Усход Заход Даўжыня дня
Мінск — 7.11 16.34 9.23
Віцебск — 7.05 16.19 9.14
Магілёў — 7.02 16.24 9.22
Гомель — 6.53 16.25 9.32
Гродна — 7.26 16.50 9.34
Брэст — 7.22 16.55 9.33



Надвор'е на заўтра. Гэамагнітны ўзрушэнні. Абзначэнні: — няма прыкметных геамагнітных узрушэнняў; — невялікія геамагнітныя узрушэнні; — слабавыя геамагнітныя бурэ.
...у суседзі: ВАРШАВА +17...+19°C, КІЕВ +13...+14°C, РЫГА +8...+10°C, ВІЛЬНЮС +11...+13°C, МАСКВА +6...+8°C, С.-ПЕТАРБУРГ +9...+11°C.

2 лістапада 1623 год — адбылося паўстанне гараджан Віцебска супраць Брэсцкай царкоўнай уніі, у час якога быў забіты ўніяцкі архіепіскап Ісафат Кунювіч. 69 год да н.э. — нарадзіўся Клеапатра. З'яўляючыся апошнім незалежным правіцелем Егіпта да рымскага заваявання, хоць і не зусім правільна, лічыцца апошнім фараонам Старажытнага Егіпта, бадай, самая слаўвая і легендарная жанчына антычнасці. «Адной з самых звычайных спакус, якія вядуць да самых вялікіх няшчасцяў, ёсць спакуса словамі: «Усе так робяць». Леў Талстой, рускі пісьменнік.

ДЗЯЛЬБА КАРАВАЯ Каравы былі рознымі па форме. У Брэсцкім і Гомельскім Палесці часцей за ўсё яны аднарыўныя, у сярэднім ўтыкалі дзве абвітыя цёстам галінікі групы, так званыя «шышачкі». Адна з іх мела U-афарэную форму («двайчатка») і з'яўлялася знакам нявесты. Другая мела трайнае разгалінаванне («трайчатка») і была знакам жаніха. Больш распаўсюджаныя трох'ярусныя каравыя сімвалізаваў тры пакаленні аднаго роду. Верхні ярус, які правіла, ўпрыгожвалі фігуркамі выпечаных з цеста птушак (лебедзяў, галубоў), якія абавязкова прэзавалі чырвонай стужкай васьмеркаў — знакам вечнасці. Гэту частку зразаў першай і, не дзелячы, аддавалі маладым. «Вясельню доўго» маладыя могуць захоўваць усё жыццё, а могуць з'есці самі, але пры гэтым ні з кім не дзеляцца. Сярэдні ярус — шырокі, сімвалізаваў сям'ю жаніха ці нявесты, таму яго дзелялі паміж членамі сям'і і яе самымі блізкімі сваякмі. Трэці, ніжні і самы вялікі, ярус сімвалізаваў уесь род, таму яго дзелялі паміж усімі астатнімі ўдзельнікамі вяселля. «Падрэшу» (рэшткі) каравая, які правіла, аддавалі музыкам. У шматлікіх рэгіёнах Беларусі існаваў такі звычай. Века дзяды з рэшткам каравая кідалі ў натоўп малады. Калі яго лавілі дзядзіцкі, то яны імкнуліся выбегчы з ім у двор і кінуць на дах хаты — каб пайсці замуж за хлопцаў з суседніх вёсак. Калі ж рэшткі каравая даставаліся хлопцам, тыя кідалі іх на печ, каб дзядзіцкі з іх вёскі не выходзілі замуж у іншыя вёскі. Выносіць, дзядзіцкі каравая павінны сваты, якія былі ў дачыненні да жаніха ці нявесты хроснымі бацькамі. Але неабходна выканаць шчыра адно правіла вяселля — парнасць. Таму каравая выносіла і дзеляла шлюбна пара: хросны бацька са сваёй жонкай ці хросная маці са сваім мужам. Галоўнае — выбраць вартоў пару, бо гэты этап вяселля, лічылася, асаб-ліва ўплываў на будучыню маладых (падобнае павінна справакаваць, спрыназваць падобнае). Перад тым, як пачаць дзядзіцкі каравая, ці падчас яго дзялення нявеста адарвала падарункам самым блізкім сваякоў жаніха (пра колькасць такіх падарункаў дамаўляліся загадзя, каб не пакрыўдзіць яго-небудзь з прысутных). Гэта было ні што іншае, як падзяка за тое, што яго выбралі і прынялі ў сваю сям'ю. Каравая — знак сямейнага шчасця. Пайсці з вяселля без кавалачка каравая раўназначна таму, што вы не прымалі ўдзел у вясельнай імпрэзе. А каб маладыя надзялілі гасця караваем, той прыносіў падарункі і «выкупляў» частку вясельнага каравая — сваю «долю» шчасця. Які правіла, кавалачак каравая прыносілі дахаты і дзядзілі паміж тымі, хто не быў на вяселлі, а невялікую частку маглі засушыць у якасці амулета-абрага. Яго давалі і сабой, напрыклад, тым, хто адраўляўся ў далёкую дарогу; бабулі клалі ў кішэнь шкельнага касцюмка свайго ўнучка, каб перасцярагаць яго ад зазірлівых дзядзіцкі. Калі будзеце адраваць маладых сваімі вясельнымі падарункамі, не вішуйце іх «гольнымі рукамі». Гэта можна рабіць толькі пра новую хустку. У такім рэзе маладыя будзе экранаваныя і абароненыя ад адмоўных энергетычных уздзеянняў. Не дарэчы маладым сталовыя наборы, у якіх ёсць вострыя прад-меты, — гэта не на даброе. Аксана КАТОВІЧ, Янка КРУК.

Усімнемся! Дог (сука) вельмі вялікая, ця-жарная, на апошнім тыдні, з вялікім жывам, падыходзіць да сабачы будкі, нізкай, але вельмі доўгай і ступае лапай па даху. З будкі вы-стае такса (кабелі) і глядзіць на яе зніз уверх. Дагіня: — Ну што, Рамза, даскакаўся? Нават самая добрая ца-щана рана ці позна стане са-праўднай. — Сёма, ты чую навіну? У Веркі муж вярнуўся з камандзі-роўкі ў чацвер, а павінен быў вярнуцца ў суботу. Застаў яе з палюбоўнікам і забіў яго. Жа! — Сапраўды, жах. Прыехаў бы ў аўторак, забіў бы мяне... Што гэта за грыбоў ты, дзед, называў... Хлопчак Пеця ў гутарцы Матэрыялы, пазначаныя гэтым значком, носяць рэкламны характар. Адказнасць за змест рэкламы нясуць рэкламадаўцы. Газета адрукавана ў Рэспубліканскім унітарным прадпрыемстве «Выдавецтва «Беларускі Дом друку», ЛД № 02330/0494179 ад 03.04.2009. 2200113, Мінск, пр. Незалежнасці, 79. Выходзіць 250 разоў на год. Тыраж 33.310. Індэкс 63850. Зак. № 5317. Нумар падпісанні ў 19.30. П 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12